



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

8 МАЯ 2014 г.

ЧАЦВЕР

№ 84 (27694)

Кошт 1800 рублёў

ВЕЧНЫ СІМВАЛ БЯСПРЫКЛАДНАГА ПОДЗВІГУ

Дарагія суайчыннікі!

Сардэчна віншую вас з Днём Перамогі — вялікім і свяшчэнным для кожнага з нас святам.

69 працоўных, гераічных гадоў аддзяляюць нас ад залпаў салютаў 45-га года. Але тая вясна застаецца вечным сімвалам бяспрыкладнага подзвігу нашых прадзедаў, дзядоў і бацькаў.

Вялікая Айчынная вайна ўпісана ў скарбы гісторыі як лютае процістаянне двух сусветаў і дзвюх ідэалогій — гуманізму і нацызму. Мы ніколі не забудзем, што менавіта народы Савецкага Саюза ўнеслі вырашальны ўклад у разгром гітлераўскай Германіі.

Ніякія пакуты і выпрабаванні не змаглі зламаць баявы дух савецкіх людзей. На фронце, у партызанскіх лясах, у падполлі і працоўным тыле яны ўсе як адзін мужна і самааддана змагаліся з ворагам.

І перамаглі! Адстаялі краіну. Узнялі яе з руін і попелу, пабудавалі магутную эканоміку, стварылі перадавую навуку і багатую культуру. Іх здзяйсненні — той фундамент, на якім мы будзем сваю суверэнную дзяржаву.

У гэтыя дні ўся Беларусь стаіць на ганаровай, удзячнай варце, ушаноўваючы герояў Перамогі. Мы бязмерна удзячны вам, паважаным ветэранам, і як самы каштоўны здабытак захоўваем ваш галоўны заповіт — любіць Айчыну, абараняць яе інтарэсы і заўсёды быць разам, з'яднанымі і адзінымі, каб ніхто не мог прынізіць беларусаў, падпарадкаваць іх сваёй варажой волі. Беларускі народ — народ-пераможца. І гэта пачуццё служыць крыніцай нашага гонару і сілы.

Жадаю ўсім вам, дарагія суайчыннікі, моцнага здароўя, працоўных поспехаў, шчасця, дабрабыту і заўсёды яснага, мірнага неба над галавой.

Са святам! З Днём Перамогі!

Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



МЕЛОДЫЯ ПЕРАМОГІ

Шэсцьдзесят дзевяты пераможны май сустракае былы франтавік Аляксей Данілін. А на жыццёвым рахунку ветэрана гэта ўжо 88-я вясна. На сустрэчах з моладдзю Аляксей Іванавіч прыгадвае 128-ы артылерыйскі полк 1-га Беларускага фронту, дзе яму давялося спачатку служыць разведчыкам, а пасля камандаваць аддзяленнем радыёсувязі. Вайну скончыў за 20 кіламетраў ад Берліна, прайшоўшы з цяжкімі баямі Польшчу і Усходнюю Прусію.

— Часу вольнага хапала, а нам, маладым воінам, вельмі хацелася сябраваць з гармонікам. Я нават на акардзе на іграў, — прыгадвае ветэран. — І цяпер не даю залежвацца сваёй двухрадцы «Чайка», дзесяцім, унукам і праўнукам настрой уздымаю.

Аляксей Іванавіч — ураджэнец Мсціслаўшчыны, але ўжо больш за паўстагоддзя жыве ў Быхаве. Суседзі добра ведаюць, што ў Дзень Перамогі ветэран абавязкова прысядзе з гармонікам на ганку свайго дома.

На здымку: Аляксей ДАНИЛІН з дачкой, нявесткай і праўнукамі.

ЦЫТАТА ДНЯ



Валяцін ШАЕЎ, старшыня Следчага камітэта:

«У рабоце кіраўніка важна меркаванне кожнага чалавека. Менавіта асабістыя зносіны з людзьмі, вырашэнне лакальных праблем і выяўленне пэўных сістэмных тэндэнцый у той ці іншай сферы альбо саліне дапамагаюць пасля пазбягаць памылак у рабоце следчых падраздзяленняў і своечасова рэагаваць на магчымыя незатлуміны тэндэнцыі. Толькі маючы стасункі з людзьмі, мы можам рэальна ацэньваць эфектыўнасць дзейнасці следчых падраздзяленняў на месцах».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 08.05.2014 г.

Table with exchange rates for USD, EUR, RUB, and UAH.

Акцыі

«ЗВАНOK АДНАПАЛЧАНІНУ»

Беларускія ветэраны змогуць 8, 9 і 10 мая бясплатна тэлефанаваць аднапалчанам па ўсім свеце.

Акцыю, якая стала ўжо традыцыйнай — «Званок аднапалчаніну», прысвечваю святкаванню Дня Перамогі, правядзе мабільны аператар МТС. Ветэраны змогуць бясплатна патэлефанаваць сваім аднапалчанам, якія знаходзяцца ў любым пункце Беларусі і ў іншых краінах свету, і павіншаваць іх. Для гэтага дастаткова будзе наведваць салоны сувязі МТС, размешчаныя ў сталіцы, абласных і раённых цэнтрах.

Акрамя таго, мабільныя перагаворныя пункты будуць разгорнуты 9 мая ў цэнтры Мінска падчас шасці ветэранаў. Супрацоўнікі МТС акажуць неабходную дапамогу: набяруць патрэбны нумар і знойдуць код горада.

«ДЗЕНЬ БЯСПЛАТНАГА КАНСУЛЬТАВАННЯ»

Сёння можна атрымаць бясплатную кансультацыю натарыуса.

Акцыя пройдзе з 10.00 да 16.00 ва ўсіх натарыяльных канторах і бюро Беларусі. Яна будзе прысвечана Дню Перамогі і 70-годдзю вызвалення нашай краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Як паведамілі ў Міністэрстве юстыцыі, падчас акцыі натарыусы будучы бясплатна кансультаваць усіх грамадзян.

Святлана БУСЬКО.

РУХ НАПЕРАД

У Беларусі і Расіі адна Перамога, агульныя інтарэсы і няма невырашальных пытанняў

Учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Маскву, дзе на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Расіі Дзмітрыем Мядзведзевым заявіў, што паміж Расіяй і Беларуссю няма невырашальных пытанняў, паведамляе БЕЛТА. «Нам трэба толькі не спыняцца і рухацца наперад», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт адзначыў, што Беларусь, Расія і Казахстан знаходзяцца напярэдняй важнай падзеі — падпісання дагавора аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюза.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што менавіта Дзмітрый Мядзведзеў, знаходзячыся на пасадзе прэзідэнта Расіі, ставіў свой подпіс пад дагаворам аб стварэнні Мылтнага саюза. «І калі б тады не жаданне і воля Расіі, нашага саюза не было б», — сказаў Прэзідэнт Беларусі.

У сваю чаргу, Дзмітрый Мядзведзеў адзначыў, што беларускае і расійскае супрацоўніцтва пастаянна рухаецца наперад, бакі ўзаемадзейнічаюць у рамках Саюзнай дзяржавы і Мылтнага саюза. «Нашы двухбаковыя адносіны выключна важныя, тым больш на фоне эканамічнай сітуацыі ў свеце і Еўропе», — сказаў прэм'ер-міністр Расіі.

СТАР 2

ХАКЕЙ, ЯКІ ЗБЛІЖАЕ КРАІНЫ

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам і гасцям чэмпіянату свету па хакеі з шайбай 2014 года ў Мінску.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў сімвалічнасць таго факта, што адкрыццё 9 мая ў горадзе-героі Мінску 78-га чэмпіянату свету па хакеі з шайбай пройдзе ў знамяналы для Рэспублікі Беларусь Дзень Перамогі ў Вялікай Айчынай вайне. «На турнір прыехалі самыя моцныя зборныя планеты, каб у напружаных спартыўных паядынках на лядовых арэнах вызначыць чэмпіёна, і тыя, хто самааддана «хварэе» за свае каманды і падзяляе з імі радасць перамогі і горыч паражэнняў. Мы шчыра спадзяемся, што многія бальшычкі палюбяць Беларусь і знойдуць тут новых добрых сяброў», — гаворыцца ў прывітанні.

Прэзідэнт адзначыў, што спорт як форма народнай дыпламатыі адкрывае шырокія шляхі для збліжэння розных краін, а захапляльнае відовішча хакейных баталій без лішніх слоў зразумелае і даступнае кожнаму, хто цікавіцца гэтай калектыўнай гульняй. Аляксандр Лукашэнка заклікаў бальшычыку дружна падтрымаць сваіх куміраў на турніры наймацнейшых зборных. «Упэўнены, што чэмпіянат свету ў Мінску ўойдзе ў спартыўную гісторыю, а гасці атрымаюць задавальненне ад наведвання Беларусі, зносіны з нашымі людзьмі і, галоўнае, ад гульні любімай каманды», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт пажадаў удзельнікам лядовых спаборніцтваў добрага настрою, сумленнай барацьбы і ўдачы ў хакейных паядынках.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



СПЯШАЙЦЕСЯ! КВІТКІ ЯШЧЭ ЁСЦЬ!

Ужо заўтра пад скляпеннямі «Мінск-Арэна» хакеісты на вачах шматлікіх гледачоў распачнуць чэмпіянат свету па хакеі. Падзея, якую чакалі ўсе беларускія бальшычкі, нарэшце надыйшла і прыцягвае сваёй разнастайнай праграмай. Аб апошніх штурхах у падрыхтоўцы да хакейнага першынства, планах журналістам распавяў Яўген ВОРСІН, дырэктар Дырэкцыі па правядзенні чэмпіянату свету па хакеі.

— Мы практычна не маем праблем, — прызнаўся Ворсін. — Ёсць пэўныя пытанні, якія мы вырашаем з нашымі замежнымі партнёрамі па ходзе дзейнасці. Яны нязначныя, але ўсё робіцца дзеля таго, каб для ўдзельнікаў былі створаны самыя добрыя ўмовы і прадастаўлены ўсе магчымасці для рэалізацыі свайго патэнцыялу.



Усе «хакейныя» дні дапамагаць бальшычкім і ўдзельнікам чэмпіянату будучы валанцёры. Яўген Мікалаевіч падкрэсліў, што іх адбор праводзіўся сярод вялікай колькасці ахвотных.

СТАР 2

ЗАМЕСТ ВІНТОЎКІ — ХАКЕЙНАЯ КЛЮШКА!..

Старая паштоўка з калекцыі Уладзіміра Ліхадзедава вяртае нас у час Першай сусветнай вайны

Чэмпіянат свету па хакеі, які заўтра сустракае Мінск, будзе суправаджацца многімі культурна-асветніцкімі творчымі праектамі. Адзін з іх — адкрыццё дзвюх выставак рэпрадукцыі старых паштовак і фотаздымкаў з калекцыі Ліхадзедава, адзначанага прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне».

На «Мінск-Арэне» мінчане і гасці чэмпіянату змогуць пазнаёміцца з цікавымі артэфактамі даўніны. Адна з выстаў — «Мінск. Падарожжа ў часе» (дарэчы, філакартычны альбом з такой самай назвай нядаўна выйшаў у Выдавецкім доме «Звязда»). Другая — «Беларусь у час Першай сусветнай вайны. Погляд на абодва бакі фронту».

— Не абдыдзецца і без цікавых адкрыццяў, — каментуе «Звяздзе» адкрыццё выставак Уладзімір Аляксеевіч Ліхадзедаў. — Не-

калькі гадоў таму мне ўдалося набыць старое фота, якое вяртае на лінію фронту Першай сусветнай у Беларусь. У Палачаны, што непадальк ад Маладзечна, Рускія салдаты, ужо добра па-

спытаўшы смак вайны, выйшлі на лёд. Гуляючы яны ў звычайны хакей. Добра відаць самаробныя клюшкі. Мушкет, іх зрабілі з лазы альбо з якога іншага гнуткага дрэва.

СТАР 2



Паштоўка з калекцыі лаўрэата Прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» Уладзіміра Ліхадзедава.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

У НИГЕРЫІ БАЕВІКІ ЎКРАЛІ ЯШЧЭ 11 ДЗЯЎЧЫНАК

У Нігерыі экстрэмісты з ісламісцкай групойкі «Бока харам» укралі яшчэ 11 дзвючынак, перадаюць інфармагенцты. Баявікі захапілі восем дзвючынак — падлеткаў у вёсцы Варабе, а затым напалі на суседні населены пункт і забралі з сабой яшчэ трох юных хыхарак. Такім чынам, колькасць выкрадзеных за апошнія дні на паўночным усходзе Нігерыі склала 11 чалавек. Раней у ноч на 15 красавіка гэта ж групойка выкрала са школы горада Чыбок 276 школьніц. Пасля некаторым з іх удалося збегчы. Паводле апошняй інфармацыі, колькасць юных заложніц складае каля 240 чалавек. «Бока харам» вядзе ўзброеную барацьбу за стварэнне ісламскай дзяржавы на паўначы Нігерыі. Групойка стаіць за большасцю тэрактаў, якія рэгулярна ўчыняюцца ў гэтай краіне. Напад на школу баевікі тлумачаць тым, што «заходняя адукацыя павінна быць спынена, а дзвючынікі павінны пакінуць школу і выйсці замуж». У відэазвароце лідар групойкі назваў заложніц сваёй уласнасцю і паабяцаў іх прадаць «па настайленні Алаха».

Ёсць інфармацыя, што некаторыя дзвючынак вывезлі з краіны і прымусова выдалі замуж. Па папярэдніх даных, кожная з іх была прададзена за \$12.

ЕС АДМЯНІЎ ВІЗЫ ДЛЯ ШЭРАГУ КАРЛІКАВЫХ ДЗЯРЖАЎ

Еўрапейскі саюз адмяніў візавы рэжым для грамадзян шэрагу карлікавых дзяржаў, паведамляюць інфармагенцты. У спіс краін, грамадзяне якіх змогуць уязджаць на тэрыторыю ЕС у бязвізавым рэжыме, патрапілі Калумбія, ААЭ, Дамініка, Грэнада, Кірыбаці, Маршаллавы астравы, Мікранезія, Науру, Палау, Перу, Сэнт-Люсія, Сэнт-Вінсэнт і Грэнадзіны, Самоа, Саламонавы астравы, Усходні Тымор, Тонга, Трынідад і Табага, Тувалу і Вануату. Адзначаецца, што бязвізавы рэжым уступіць у сілу толькі пасля таго, як гэтыя краіны падпішуць адпаведныя двухбаковыя пагадненні з ЕС.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

АСПІРЫН НЕБЯСПЕЧНЫ ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ БЕЗ ВІДАВОННЫХ ПРАБЛЕМАў САЗДРОЎЕМ

Вядома, што медыкі прызначаюць аспірын для зніжэння рызыкі інсультаў і інфарктаў. Але эксперты з Упраўлення па харчаванні і медыкаментэх ЗША засумняваліся ў метаэфектнасці падобных прызначэнняў. Фармігонт Bayer AG паспрабаваў змяніць этыкетку, зрабіўшы на аспірыне ўказанні, што ён падыходзіць і людзям, якія ніколі не сутыкаліся з хваробамі сэрца. Гэта павінна было б значна павысіць рызыкавы кошт прадукту. Аднак чыноўнікі адмовілі, падкрэсліўшы: аспірын можна прымаць толькі пасля кансультацыі спецыяліста людзям, пацярпелым ад ускладненняў. Аспірын зніжае ступень тромбаўтварэння, уплываючы на трамбэацыт, тым самым абараняючы ад закупорвання судасі. Але ў дачыненні да ўцэлым здаровых людзей эксперты лічаць аспірын неэфектыўным і небяспечным (высокая рызыка крывацёкаў у мозгу і страўніку). Некаторыя спецыялісты ўсё ж падтрымліваюць рэгулярны прыём аспірыну. Сярод іх Амерыканская кардыялагічная асацыяцыя. Калі чалавек ужо прымае прэпарат, то без кансультацыі са спецыялістам адмяняць яго не варта.



КОРАТКА

Золатавалютныя рэзервы Беларусі ў адпаведнасці з метадалогіяй Міжнароднага валютнага фонду па выніках красавіка скараціліся на \$238,1 млн і, паводле папярэдніх даных, на 1 мая 2014 года склалі \$5 млрд 477 млн у эквіваленце.

Комплексны медагляд у 2014 годзе прайшлі ўсе інваліды і ўдзельнікі Вялікай Айчынай вайны.

Спецыяльна да чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску «Яндэкс» запусціў для аматараў спецыяльны вэб-сайт h14.yandex.by.

Нацыянальны банк Беларусі абмежаваў працэнтныя стаўкі па крэдытах для юрыдычных асоб — рэзідэнтаў рэспублікі ў нацыянальнай валюце.

У Мінску марожанае і піва ў зонах гасціннасці і спартыўных комплексах будучы выключна айчынай вытворчасці.

РУХ НАПЕРАД

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Паколькі сустрэча праходзіла напярэдадні вялікага свята Дня Перамогі, яе ўдзельнікі не абыйшлі ўвагай і тэму гістарычнай памяці. «Мы нашу Перамогі нікому не аддадзім. Нам чалавецтва павінна быць ўдзячна за гэтую Перамогі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Беларускі лідар падкрэсліў, што беларусам няма чаму саромецца перад тымі пакаленнямі, якія прынеслі Перамогі. «У Беларусі ніколі не было ваганняў. Мы заўсёды адзначалі Дзень Перамогі як самае вялікае свята», — заявіў Прэзідэнт. Ён таксама запрасіў Дзмітрыя Мядзведзева падчас яго бліжэйшага візиту ў Мінск наведаць новы музей Вялікай Айчыннай вайны, які сімвалізуе адносіны беларускага народа да памяці пра гераізм савецкіх народаў.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што яго візіт у Расію праходзіць напярэдадні Дня Перамогі невянадова. «Мы прыехалі, каб павіншаваць расіян з гэтым вялікім святам», — сказаў ён. У сваю чаргу, Дзмітрый Мядзведзеў папрасіў перадаць віншаванні беларускім ветэранам ад урада Расіі. «У нашых краінах Дзень Перамогі вельмі шануюць. Яго адзначаюць усе пакаленні. Гэтая традыцыя не можа падвяргацца ніякай дэвальвацыі», — сказаў прэм'ер-міністр Расіі.

Вянок ад Аляксандра Лукашэнка ўскладзены ў Маскве да магілы Невядомага салдата каля Крамлёўскай сцяны

Ва ўрачыстай цырымоніі прынялі ўдзел саветнік-пасланнік пасольства Беларусі ў Расіі Уладзімір Калтовіч, дзяржаакратар Саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота, выканаўчы сакратар СНД Сяргей Лебедзеў, статс-сакратар — намеснік міністра замежных спраў Расіі Рыгор Карасін, дэпутат Дзяржаўнай думы Леанід Слуцкі, намеснік дзяржаакратара Саюзнай дзяржавы Іван Бамбіа, лётчык-касманаўт, двойчы Герой Савецкага Саюза Пётр Клімука.

Віншаванні Прэзідэнта кіраўнікам замежных дзяржаў

Напярэдадні святкавання гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншавальныя пасланні замежным лідарам, вядомым дзяржаўным дзеячам і кіраўнікам інтэграцыйных аб'яднанняў.

СТАТУС СПАДАРОЖНІКАЎ

Афіцыйна ўрэгулявана пытанне стварэння гарадоў-спадарожнікаў і вызначаны іх статус. Адпаведны ўказ № 214 «Аб развіцці гарадоў-спадарожнікаў» Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў 7 мая, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

«Дакументам у прававых адносінах урэгулявана пытанне стварэння гарадоў-спадарожнікаў і вызначаны статус горада-спадарожніка, які можа быць нададзены гораду абласнога або раённага падпарадкавання, гарадскому пасёлку, размешчанаму ў прыгараднай зоне Мінска або абласных цэнтраў на адлегласці не больш за 60 км», — прайнфармавалі ў прэс-службе.

У адпаведнасці з указам статус горада-спадарожніка Мінска надаецца гарадам Дзяржынск, Заслаўе, Лагойск, Смалевічы, Фаніпаль і г.п. Рудзенск. Статус горада-спадарожніка Брэста нададзены Жабынцы, а горада-спадарожніка Гродна — Скідзельце. Гэтыя населеныя пункты адпавядаюць крытэрыям, якія прад'яўляюцца да гарадоў-спадарожнікаў, яны размешчаны ў прыгараднай зоне Мінска, Брэста і Гродна, маюць транспартную інфраструктуру. Створаны ў г.п. Рудзенск энергетычны цэнтр валодае патэнцыялам для актыўнага вытворчага развіцця прылежных тэрыторый і з'яўляецца асноватворным для далейшага фарміравання яго горада-спадарожніка.

Указам Прэзідэнта рэгламентуюцца пытанні будаўніцтва жылых памяшканняў у шматкватэрных, блакіраваных жылых дамах, будаўніцтва аднакватэрных жылых дамоў у горадзе-спадарожніку.

Накіраванне грамадзян, якія знаходзяцца на ўліку маючых патрэбу ў паліпшэнні жылльвых умоў, на будаўніцтва, а таксама для заключэння дагавораў куплі-продажу жылых памяшканняў, будаўніцтва якіх у горадзе-спадарожніку выконваецца па дзяржаўным заказе, адпаведным мясцовым выканаўчым і распарадчым органам ажыццяўляецца з пісьмовай згоды такіх грамадзян.

Пры гэтым грамадзяне маюць права пісьмова адмовіцца ад будаўніцтва, а таксама ад заключэння дагавораў куплі-продажу жылых памяшканняў, будаўніцтва якіх у горадзе-спадарожніку выконваецца па дзяржаўным заказе. Акрамя таго, указам прадугледжана, што грамадзяне маюць права ў любы час змяніць раней прынятае імі рашэнне аб будаўніцтве жылля ў гарадах-спадарожніках, пісьмова прайнфармаваўшы мясцовы выканаўчы і распарадчы орган па месцы пастановаў на ўлік маючых патрэбу ў паліпшэнні жылльвых умоў.

Нормамі ўказа прадугледжана таксама распрацоўка канцэпцый развіцця горада-спадарожнікаў і складзе праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця адпаведнай вобласці. У канцэпцыі развіцця горада-спадарожніка будуць адлюстраваны пытанні, якія датычацца вызначэння спецыялізацый дзейнасці арганізацый, размешчаных на тэрыторыі горада-спадарожніка або планувальных да размяшчэння, асабліва развіцця сацыяльна-культурнай сферы, уключаючы нормы сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, у тым ліку працаваючага на прылежных тэрыторыях, напрамку развіцця рэгіянальнага транспартнага абслугоўвання, размеркавання занятасці насельніцтва, прагнозных параметраў яго колькасці, падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі перспектывных кадраў для новых вытворчасцяў.

ЗАМЕСТ ВІНТОЎКІ — ХАКЕЙНАЯ КЛЮШКА!..



Уладзімір ЛІХАДЗЕДЭУ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Хтосьці захоплена пазірае на гэты імпрэсіяны матч, накінушы шыньель. Гэта ўнікальны момант. Фота таго часу, прысвечаных нават сусветнаму хакею, — лічаныя экзэмпляры. А тут невядомы хакей у Беларусі!..

Гісторыя хакея ў нашай краіне фактычна бярэ адлік з 1940-х гадоў, калі пасля Вялікай Айчыннай вайны ішло ўзнаўленне жыцця, прамысловасці. Тады, у студзені 1948-га, у парку Горкага быў заліты каток. У 1948 годзе беларуская каманда «Тарпеда» дэбютавала ў другой лізе чэмпіянату СССР — і заняла апошняе месца. А на наступны сезон мінскі «Спартак» быў ужо чацвёртым з сямі камандаў сваёй зоны другога дывізіёна. І следам — перамога мінчан на чэмпіянаце «Спартак» ў Петравадзодку. Вядома, што ў канадскі хакей актыўна гулялі ў Заходняй Беларусі ў тыя часыны, калі яна была акупавана Польшчай. Толькі ў Ваўкавыску налічвалася тры хакей-

ныя каманды. А ў 1939 годзе, калі ўжо адбылося ўз'яднанне Беларусі, у Брэст на хакей прыехалі студэнты мінскага інстытута фізкультуры. І перамаглі мясцовую каманду з лікамі 7:2. — Я шукаю і іншыя даўнія вываы спартыўных баталій, — расказвае Уладзімір Ляхадзеў. — І радуся, калі да мяне ў калекцыю трапляюць, так бы мовіць, спартыўныя здымкі. Знаёмства з імі пашырае нашы ўяўленні пра імавізаваныя жыцця папярэднікаў, пра іх зацікаўленні фізічнай культурай, спортам, іх разуменне, што здароўе чалавека звязана з прыродай, гульнямі на свежым паветры, часам, праведзеным на стадыёнах і ў парках. Палачанскі арэфакт за ваенных хакеем проста ўражвае, прымушае шмат над чым задумацца, асэнсоўваючы жыццё. Змяніўшы на нейкія хвілінкі зброю на клюшук, салдаты і афіцэры падарвалі сабе шчасліва імгненні. Верогадна, хтосьці з іх загінуў у той жа вайне... Кірыл ЛАДУЦЬКА.

■ Веснавы клопат

ФІНАНСАВАЯ, ТЭХНАЛАГІЧНАЯ, ПРАЦОЎНАЯ ДЫСЦЫПЛІНА —

шлях да паспяховай работы прадпрыемстваў АПК

Сцяпан РАДКІВЕЦ, старшыня Брэсцкага абласнога камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні:

— Каб сельская гаспадарка запрацавала больш эфектыўна, патрэбна найперш фінансавае аздараўленне галіны. У папярэднія гады, як вядома, была праведзена вялікая работа па будаўніцтве і рэканструкцыі жыл'валагадучых аб'ектаў, здзейснена тэхнічнае пераўзбраенне аграрнага сектара, кулена стан новых машын і аграгатаў. Усё гэта набывалася ў абсалютнай большасці выпадкаў за крэдыты. Цяпер прыйшоў час выплачваць як асноўныя даўгі, так і вялікія працэнты па крэдытах. І аказалася, што не ўсе разлічылі свае сілы. Вялікі штомесячны плацяжы банкам негатыўна адбіваюцца на фінансавым стане гаспадарак. Пры гэтым не варта забываць, што апошнім часам узрасла цана на паліва, на ўгнаенні.

У такой сітуацыі кожнай гаспадарцы, кожнаму вытворчаму падраздзяленню патрэбна

■ Прыёмная кампанія—2014

ЗАРЭГІСТРАВАЦА НА ЦТ АБІТУРЫЕНТ ПАВІНЕН АСАБІСТА

...а вадзіцельскае пасведчанне пашпарту не замена

У першыя дні рэгістрацыі абітурыентаў на цэнтралізаванае тэсціраванне ў пунктах рэгістрацыі пакуль нешматлюдна. Хоць трэба прызнаць, што такое паняцце, які чаргі па пропуску на ЦТ, знікла яшчэ некалькі гадоў таму разам з паўсюдным укараненнем аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы «Агульнарэспубліканскі банк звестак удзельнікаў ЦТ».

Цяпер на ўнясенне ў сістэму ўсёй інфармацыі аб абітурыентах і афармленне пропуску ідзе, як правіла, не больш за 5 хвілін. Але самая важная перавага аўтаматызаванай сістэмы рэгістрацыі ў тым, што абітурыентам цяпер не даводзіцца самастойна шукаць сабе свабоднае пасадкавае месца. Асабліва гэта актуальна для сталіцы, дзе працуюць 25 пункту рэгістрацыі. Аб'яднаная база звестак дазваляе аператару ў пункце рэгістрацыі «бачыць» свабодныя месцы ва ўсіх пунктах тэсціравання не толькі ў межах аднаго горада ці вобласці, але і ў межах усёй краіны. Аўтаматызаваная сістэма працуе па прынцыпе «аднаго аяна»: абітурыент можа завітаць у пункт рэгістрацыі ў Мінску і аформіць сабе пропуск для праходжання ЦТ у Гродне ці Віцебску ці, наадварот, звярнуцца ў Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт і зарэгістравацца там для здачы тэстаў у Мінску, Брэсце, Гродне ці іншым горадзе. Ніякіх праблем!

Арганізатары цэнтралізаванага тэсціравання нагадваюць у пункт рэгістрацыі на ЦТ абітурыент павінен прыйсці з пашпартам (не патрэманаваным!) або іншым дакументам, які засведчыць яго асобу (від на жыхарства, пасведчанне бежанца ці афіцыйная даведка, якая выдаецца органамі ўнутраных спраў у выпадку страты ці крадзяжу дакумента, які сведчыць асобу). Ніякія іншыя дакументы, у тым ліку вадзіцельскае пасведчанне, для рэгістрацыі не падыходзяць.

Заяву для рэгістрацыі на ЦТ абітурыент падае толькі асабіста. Ні бацькі, ні сваякі за яго зрабіць гэта не могуць. Выбар мовы, на якой абітурыент жадае здаваць тэсты, ажыццяўляецца менавіта на этапе падачы заявы і рэгістрацыі на ЦТ. Заява запіўняецца ўдзельнікам ЦТ на адной з дзвюх дзяржаўных моў: беларускай ці рускай на выбар. Трэба мець на ўвазе, што пазней на цэнтралізаваным тэсціраванні вобласць рэгістрацыі бланка адказваў будзе запіўняцца абітурыентам на той жа мове, на якой была пададзена заява пры рэгістрацыі. І сертыфі-

кат удзельніка ЦТ будзе запіўняцца таксама на той мове, на якой падавалася заява.

Пры рэгістрацыі абітурыента папросяць таксама прад'явіць квітанцыю аб унясенні платы за прыём і афармленне дакументаў для ўдзелу ў ЦТ (яе памер не змяняюць і складае па-ранейшаму 10 тысяч рублёў) або дакумент аб праве на вызваленне ад унясення грошай (калі таксама права існуе).

Для замежных грамадзян у парадку рэгістрацыі на цэнтралізаванае тэсціраванне

Выбар мовы, на якой абітурыент жадае здаваць тэсты, ажыццяўляецца менавіта на этапе падачы заявы і рэгістрацыі на ЦТ. Сертыфікат удзельніка цэнтралізаванага тэсціравання будзе запіўняцца на той мове, на якой падавалася заява...

зроблена адно важнае выключэнне: інашэстанцы і грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія пастаанна працываюць за мяжой, маюць права зарэгістравацца не асабіста, а па пошце. Для гэтага ім трэба накіраваць у пункт рэгістрацыі косеракопію дакумента, які сведчыць іх асобу, і заяву, запіўненую па пэўнай форме (яе ўзор можна знайсці

Пасяўная ідзе да завяршэння

Сяўба яравых культур праведзена, па апошняй аперацыйнай інфармацыі Мінсельгасхарча, на плошчы 2401,3 тысячы гектараў, што складае 89,6 працэнта да заплаанаваных плошчаў. А сяўба ранніх яравых збожжавых і зернебабовых культур (1069,6 тысячы гектараў) і цукровых буракоў (103,5 тысячы гектараў) ужо завершана.

Набліжаецца да завяршэння сяўба ільну-даўгунцы і пасадка бульбы. Сяўба кукурузы працягваецца ў Брэсцкай, Віцебскай і Магілёўскай абласцях, а Гомельская, Гродзенская і Мінская вобласці яе завяршылі. Сельскагаспадарчымі арганізацыямі вядуцца работы па падсеве шматгадовых траў.

Адначасова з другой падкормкай азімых культур гаспадаркі краіны праводзяць хімраполку яравых збожжавых, рапсу і цукровых буракоў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

НАВІНЫ



РУП «Белпошта» сумесна з адміністрацыяй Ленінскага раёна г. Мінска 9 мая правядуць адмысловую акцыю «Адпраўце вестачку ветэрану Вялікай Айчыннай Вайны!»

У Лошыцкім парку, дзе адбудуцца святоточныя мерапрыемствы, будзе ўстаноўлена гандлёвая палатка РУП «Белпошта» з вялікім асартымантам сувеніраў, паштовак, паштовых картак і іншай прадукцыі. У рамках акцыі ўсе ахвотныя змогуць напісаць словы падзякі за мір на роднай зямлі знаёмаму ветэрану, а таксама незнаёмаму, выбраць прывітанне і адрас з прапанаванага спіса. Усе гэтыя віншаванні ў канвертах са спецыяльным штэмпелем пошта даставіць бясплатна.

Да ўдзелу ў акцыі запрашаюцца ўсе жыхары і госці сталіцы, якія змогуць таксама набыць сувенірную прадукцыю і віншавальныя паштоўкі з Днём Перамогі, з сімволікай чэмпіянату свету па хакеі.

Ул. Інф.

ІХ ТРЭБА БЕРАГЧЫ!

На Віцебшчыне каля 10 тысяч ветэранаў Вялікай Айчыннай і большых вянзюў канцлагераў у сувязі з юбілеям вызвалення Беларусі атрымаюць матэрыяльную дапамогу на агульную суму больш як 40 мільярдаў рублёў. Акрамя гэтага, каля 9 мільярдаў рублёў патрачана на прывядзенне ў парадак усіх абеліскаў і помнікаў на тэрыторыі вобласці.

Аляксандр КОСІНЕЦ, старшыня Віцебскага аблвыканкама, паведаміўшы гэтую навіну журналістам, папрасіў у СМІ не толькі павіншаваць ветэранаў, але і дэдавіць да ведама ўлады інфармацыю аб іх праблемах.

— Пасвідуецце ветэранаў! І, калі ёсць нейкая просьба ад іх, інфармуіце ўладу, мы абавязкова выканаем. Таму што гэтых людзей трэба берагчы, шанаваць і зрабіць усё неабходнае, каб максімальна падоўжыць іх жыццё. Сёлетня таксама 100-я гадавіна пачатку Першай сусветнай. Трэба памятаць і пра гэту, ведаць гісторыю... Трэба бачыць, што ў наш час адбываецца. Мы не павінны дапусціць, каб былі сутыкненні, каб брат ішоў на брата, каб унікалі канфлікты, каб з-за слабасці ўлады развалілася грамадства. Яно павінна быць маналітным і згуртаваным, як гэта было ў гады Вялікай Айчыннай. Тады прадстаўнікі больш за 150 нацыянальнасцяў здолелі кансалідавацца і выраставаць чалавецтва ад карычневай чумы, — падкрэсліў губернатар.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАДЗЕІ

У БАБРУЙСКУ АДКРЫЛІ РАДЗІЛЬНЫ ДОМ

Пасля рэканструкцыі колькасць месцаў у гэтай устаноўна павялічылася з 60 да 219, адкрыліся тры новыя аперацыйныя залы, два аддзеленыя рэанімацыі. Для абслугоўвання парадзкі тут ёсць усё — сучаснае медыцынскае абстаўванне, высокакваліфікаваныя кадры. Дарчы, абслугоўваючы да радзільнага дома пачалі ўзводзіць яшчэ 6 гадоў таму, але тэрміны здачы пераносіліся некалькі разоў.

— Для Бабруйска з яго больш чым 200-тысячным насельніцтвам гэта вельмі важны аб'ект, — адзначаў старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр Руднік. — Будынак, які быў узведзены ў 1926 годзе, ужо даўно меў патрэбу ў аднаўленні. Цяпер тут створаны вельмі добрыя ўмовы. Спадзяёмся, што гэтай устаноўна, разлічаная на нараджэнне 3,5 тысячы немаўлят у год, заўсёды будзе па максімуме запатрабавана.

Ад імя выканаўчай ўлады губернатар перадаў радзільнаму дому апарат штучнага вентылявання лёгкіх.

Ва ўрачыстай адкрыцці радзільнага дома прыняў удзел міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. Ён падарыў устаноўне інкубатар для нованароджаных.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

ФАКТЫ

ПАЦЯПЛЕЕ, АЛЕ ВЕТРАНА І ДАЖДЖЫ

У чацвер на тэрыторыю нашай краіны пачне паступаць цёплае і вільготнае паветра з паўднёвага захаду Еўропы, паведаміла рэдакцыя начальнік аддзела метапрагнозаў Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Святлана РЫБАКОВА.

Сёння па цэнтральных раёнах месцамі пройдуць невялікія дажджы і навальніцы. На усходзе Беларусі магчыма ўзмацненне ветру павярымі да 15-18 м/с. Максімальная тэмпература паветра ўдзень складзе 14-20 цяпла, а па п'янітым усходзе — да плюс 22 градусаў. У пятніцу 9 мая ўначы паўсюдна, а ўдзень у асобных раёнах прайдуць кароткачасовыя дажджы і часам навальніцы. Тэмпература паветра ў ноч на пятніцу складзе плюс 6-12 градусаў, а ўдзень — 17-24 цяпла. Суцэльныя дажджы чакаюць нас у суботу, а ўдзень яны будуць часам з сур'ёзнымі навальніцамі. Тэмпературны фон амаль не зменіцца: уначы — 7-12, удзень — 17-24 цяпла. Будзе ісці кароткачасовы дождж месцамі і ў нядзелю. Уначы крыку пахаладае да плюс 5-11 градусаў, а ўдзень стане, наадварот, цяплей — 17-25 цяпла.

Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у пачатку наступнага тыдня захаваецца цёплае і няўстойлівае надвор'е з невялікімі дажджамі. У панядзелак і аўторак уначы будзе плюс 7-13 градусаў, а ўдзень — 18-25 цяпла. Хутка ўжо і лета.

Сяргей КУРКАЧ.

...КВІТКІ ЯШЧЭ ЁСЦЬ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Было апрацавана больш за 3,5 тысячы анкет, якія даслалі ў нашу дырэкцыю. З іх мы адабралі звыш тысячы самых дастойных. Асноўная праца валанцёраў звязана з забеспячэннем жыццяздэянасці каманд. Асабліваю ўвагу надаём гідам-перакладчыкам, якія працуюць непасрэдна са зборнымі, медыцынскай службе, доплінг-кантролю. Сярод валанцёраў ёсць і тыя, хто працаваў на Алімпійскіх гульнях у Сочы.

Яўген Ворсін падзяліўся інфармацыяй, цікавай для тых бальшычак, якія пакуль ходзяць без квітка ў кішэні. Аказваецца, яшчэ засталася каля 100 тысяч нерэалізаваных білетаў на так званыя нрэйтынгавыя матчы.

— Але іх хутка можа ўжо і не быць. З набліжэннем чэмпіянату попыт на квітку ўзрос. Цяпер штодня прадаецца па 2,5-3 тысячы білетаў.

25 БРАВЫХ ХЛОПЦАЎ...

Галоўны трэнер зборнай Беларусі па хакеі Глен Хэнлан вызначыўся са складам каманды на чэмпіянат свету, які стартуе заўтра.

Апошнімі з магчымых кандыдатаў выбілі Андрэй Антонаў, Алег Гарошка і Андрэй Філіпкін. У «ростар» нашай дружыны трапілі 25 хакеістаў — гэта максімальная колькасць гульцоў. Дарчы, па правілах Міжнароднай хакейнай федэрацыі, да першага матча павінны быць абвешчаны 17 з 25 «зборнікаў». Астатніх жа могуць заявіць за дзве гадзіны да пачатку любога з наступных матчаў. Тым не менш Глен Хэнлан палічыў за лепшае да першага матча сфарміраваць склад беларускай каманды. Цяпер беларуская зборная

па хакеі выглядае наступным чынам: Варатары: Віталь Коваль («Тарпеда», КХЛ), Кевін Лалайд («Дынама» Мінск, КХЛ), Андрэй Мезін («Авангард», КХЛ).

Абаронцы: Кірыл Гаўтавец («Мілуокі», АХЛ), Раман Грабарэнка («Олбані», АХЛ), Уладзімір Дзянісаў («Тарпеда», КХЛ), Алег Явенка (Масачусецкі ўніверсітэт), Андрэй Караў («Юнацтва», беларуская экстраліга), Дамітрый Корабав («Сірак'юз», АХЛ), Мікалай Стасенка («Поўнчэсталь», КХЛ), Іван Усенка («Дынама» Мінск, КХЛ).

Форварды: Аляксей Яфіменка, Аляксандр Кітараў, Аляксей Калюжны, Андрэй Стась (усе — «Дынама»



Фота БЕЛТА.

Мінск, КХЛ), Арцём Волкаў («Юнацтва», беларуская экстраліга), Міхал Грабоўскі («Вашынгтон», НХЛ), Яўген Кавырышын («Поўнчэсталь», КХЛ), Канстанцін Кальцоў («Атлант», КХЛ), Андрэй

Касціцян («Трактар», КХЛ), Мікіта Сіпаў («Металург», КХЛ), Джэф Плат («Лакмаўт», КХЛ), Андрэй Сцяпанав («Амур», КХЛ), Аляксей Угараў («Адмірал», КХЛ). Дарына ЗАПОЛСКАЯ.

ДОПОЛНЕНИЕ от 06.05.2014 г. В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА Белорусско-английское Совместное закрытое акционерное общество «ЛадаГарант» (СЗАО «ЛадаГарант»), СЗАО «ЛадаГарант» является универсальным правопреемником СП «Лада ОМС – Холдинг» ЗАО. опубликованной в газете «Звезда» 19.12.2013 г. № 239

Предлагается для заключения договоров долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 8 единиц (квартир) из которых: 2-комнатные (8 шт.) – Цена одного квадратного метра общей площади жилых помещений (с чистой отделкой) составляет – при 100% оплате – 1470 долларов США, при оплате в рассрочку – 1500 долларов США. 06.05.2014 г. Застройщик СЗАО «ЛадаГарант» Ваганов А.В. УНП 100934617

Выказваем шчырыя і глыбокія спачуванні родным і блізім былога дырэктара школы № 2 г. Ляхавічы Брэсцкай вобласці Мікалая Аляксандравіча ВАЛНІСТАГА з нагоды яго смерці. Мікалай Аляксандравіч дапамагаў адкрываць нам гэты свет з лепшых бакоў і як настаўнік географіі, і як дырэктар, і проста як Чалавек з вялікай літары. Вылуснікі сярэдняй школы № 2 г. Ляхавічы 1984 года выпуску.



ЖАНЧЫНЫ І ДЗЕЦІ БРЭСЦКАЙ КРЭПАСЦІ — ТАКСАМА ГЕРОІ

Напярэдадні Дня Перамогі прыйшла сумная вестка: памёр Аляксандр Аляксеевіч Бабкоў, вядомы ў Брэсце ўрач, чалавек, па чым лёсе асабліва жорстка прайшла вайна. У 1941 годзе яму шоў шосты год. Бацька, камандзір тэлефонна-кабельнай роты Аляксей Бабкоў, перавёз сям'ю ў крэпасць напярэдадні вайны. Ехалі на вялікім грузавіку. Для маленькага Аліка гэта было першае падарожжа на такой машыне. Той успамін дзяцінства — шчаслівы, тлумна-вясылы — назаўсёды асеў у сьвядомасці. А наступныя расцягнуліся ў страшэнна балючую чорную палу... Пра гэта Аляксандр Аляксеевіч раскаваў мне васьм гадоў таму.

Дзіцячая памяць захавала эпізод, як мама адзявала двухгадовую сястрычку, калі ўсе навокал стала ўзрывацца, дыміцца і разбурацца. Потым — доўгія дні ў нейкіх падвалах і страшныя голад, ад якога не было ніякага паратунку. Ваду здабывалі толькі ноччу, з вялікай рызыкай для жыцця. Яшчэ ў памяці адбылася, як крыху старэйшыя за яго сыны лейтэнант Самсонава Міця і Вова поўзалі да рэчкі на ваду для параненых, прыносілі колькі глыткоў і яму, Аліку — у яго дзіцячым сандаліку. І смачней за тую рачную ваду з пахам ціны не было нічога на свеце.

Замомні Аляксандр Аляксеевіч і бацьку побач з сабой, усяго параненага, паірачога. Бацька загінуў, закрывшы сына сваім целам ад выбуху гранаты. Але хлопчык таксама атрымаў шматлікія асколачныя раненні. Загінулі і маці з сястрой. Алік апытомоў у куце сырага і цёмнага параховага склепа. Яго стогн пачуў нямецкі салдат і вынес дзіця на вуліцу. Аліка арэвалі ў гарадскую бальніцу, дзе скрозь уласны плач ён чуў, як бразгалі, падаючы ў таз, асколкі металу, якія даставаў хірург з яго цела. А потым, калі пасля праведзеных аперацый незабытаванымі засталіся толькі правая нага і рука, нягледзячы на тое, што дэжурныя з'есці пяць маленькіх лыжачак кашы: «Нельга табе, дзіцятка, болей, інакш ты загінеш». У бальніцы Алік правёў 14 месяцаў.

Можна, таму і стаў Аляксандр Бабкоў урачом, што некалі людзі ў белых халатах выратавалі яго ад смерці. Усё жыццё потым ён таксама ратаваў людзей. Калі адбылася наша гутарка, Аляксандр Аляксеевіч ужо выйшаў на пенсію. Ён казаў тады, што вайна яго нарэшце адпусціла. Больш не сніцца той кашмар: казематы крэпасці, пажылыя голад і смага. А снілася больш за трыццаць гадоў.

Вайна не адпуская дзяцей нашым даўжэй, чым дарослых. Пра гэта гаварылі многія з дзеці крэпасці, з якімі даводзілася сустракацца за гадзіны працы. Напрыклад, Надзея Мікалаеўна Яшчук. Першы раз гэту невысокую валюнку жанчын у ўбачыла на мітынг, які па традыцыі праводзіла 22 чэрвеня а чвэртай гадзіне раніцы ў крэпасці. Яна звярнула на сябе ўвагу тым, што ніяк не магла справіцца са слязьмі, плакала, нібыта ўсе трагічныя падзеі адбываліся тут учора. Надзея Мікалаеўна раскавала, што вайну сустрэла сямігадовай дзіўчынкай. Бацька Мікалай Емяльянавіч, маці Ганна Дзмітрыеўна, брат, сястра, бабуля — усё загінулі. Як яна выбралася з крэпасці, не памятае. Відаць, такі быў лёс — выратавацца, каб потым спазнаць шмат гора і пакут. Яна раскавала, як давалася трапіць да не вельмі добрых людзей, які яны крывадушліва сіраць. Фактычна ўсё жыццё яна аплалава ўсё бацькоў і сваё адрабанае дзяцінства.

Аднойчы ў музеі абароны Брэсцкай крэпасці давялося пагартыць успаміны брастаўчанак 1941 года. І не проста брастаўчанак, а жыхарак гарнізона. З тых простых радоў пашыла пакутамі і выпрабаваннямі, якія ім давялося вынесці. Абаронцы Радзімы — заўсёды героі, іх подзвігі уваквечваюцца. Іх удзячна ўспамінаюць падчас кожнага свята, і не толькі на свята. І гэта правільна. Але ім, воінам, было ў нейкім сэнсе прасцей: альбо перамог, альбо загінуў. Жанчыны і дзеці часта вымушаны былі спадзявацца на варожую літасць, якой, як вядома, вораг не вызначаўся.

Тады, 22 чэрвеня, амаль усе жонкі і дзеці камсаставу крэпасці былі побач з мужамі. Хоць летам многія хацелі выехаць да бацькоў, сваёй у розныя куткі былой вялікай краіны. І гэта быў бы шанец застацца ў жывых або значна паменшыць выпрабаванні. Але адлучацца з крэпасці было строга забаронена. Перад самай вайной васьм афіцэраў выключылі з партыі за «панікёрства», якое праявілася ў тым, што свае сем'і яны адправілі да родных. Документальнае сведчанне таму знаходзіцца ў экспазіцыі музея.

А вось палітрук Тараканаў не адважыўся не выканаць загад. Яго жонка Марыя не паехала да родных у Падмаскоўе. Хоць у лісце да сваякоў 11 мая 1941 года яна пісала, што, відаць, давадзіцца ваяваць: «Будзем уцякаць ад усіх жахаў і ратаваць сваё жыццё. І не дай нам Бог з дзіцем трапіць у гэты пажар...» Але ўратавацца ім не ўдалося. Марыя Тараканава з дзіцем у ліку іншых жанчын выйшлі з крэпасці пад белым сцягам. Яе расстралялі потым як жонку афіцэра і палітработніка, двухгадовага сына — таксама.

Многія з жанчын, не толькі жонкі, нават маці афіцэраў, якія выбраліся з крэпасці, далучыліся пазней да брэсцкага падполля. Але тыя, хто выйшлі фактычна ў адной бялізне з дзецьмі на руках і здолелі потым выжыць, — хіба не героіні? Ды і дзеці, такія, як Аляксандр Бабкоў, што спазналі дзіцячы дом, вучоубу без усялякай падтрымкі родных, вартыя нашай удзячнай памяці і павагі.

Святлана ЯСКЕВІЧ

Абноўленая экспазіцыя ў гонар падпольшчыкаў

У Віцебску адчынілі абноўленую ўнікальную музейную экспазіцыю, прысьвечаную памяці падпольшчыкаў. Яна знаходзіцца ў памяшканнях былой нямецкай турмы. Цяпер можна больш падрабязна даведацца аб гераізме падпольшчыкаў, убачыць новыя дакументы.

Вядома, што падчас акупацыі ў горадзе і ваколіцах дзейнічала каля 70 падпольных груп. Нягледзячы на тое, што пасля вызвалення Беларусі ўжо прайшло 70 гадоў, гісторыкі адкрываюць для сябе ўсё новыя падрабязнасці гераізму савецкіх людзей. Гэта тычыцца і тэмы катванняў падпольшчыкаў у нямецкіх турмах. Многія савецкія патрыёты былі арыштаваны і знаходзіліся ў віцебскай турме аперацыйнай каманды СД. Турма знаходзілася ў падвальным памяшканні.

Турма СД — адна з чатырох турмаў, якія дзейнічалі падчас акупацыі Віцебска. Сярод іншых падпольшчыкаў тут знаходзіўся і Вера Харужая.




Экспазіцыя «Памяці патрыётаў Віцебшчыны» адкрылася тут у 1960-х гадах. Потым неаднаразова папаўнялася копіямі фотаздымкаў, дакументамі новай акупацыі...

Як растлумачылі ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі, у 1990-х гадах, у сувязі з рамонтам падвалу, экспазіцыя была зачынена. У пачатку 2000-х правалі карпатліваю працу па стварэнні дадатковай экспазіцыі. Улічваючы, што ўсе экспазіцыі знаходзіліся ў падвале, які не ацяпляецца, у халодны час года тут не праводзіць экскурсіі. Таму частка выставкі, аналагаў якой няма ў нашай краіне, стала мабільнай. Таматычныя стэнды пачаюць будзе убачыць у іншых будынках.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

Руплівец нашай памяці



Пазаўчора, калі рыхтаваўся гэты матэрыял, не стала даўняга, вернага сябра нашай газеты, сына наборшчыка падпольнай «Звязды» Барыса АЛЕКСАНДРОВІЧА. Яшчэ раніцай ён, як заўсёды прыгожы і вясёлы, з вялізным букетам цюльпану прыйшоў у рэдакцыю, каб разам з намі далучыцца да своеасаблівай экскурсіі па месцах, звязаных з гісторыяй выдання. Аб'ездзілі амаль усе помнікі, усталяваныя «Звяздзе», усклалі кветкі, наведалі магілу яго бацькоў... А вечарам таго ж дня ў Барыса Хасанавіча спынілася сэрца...

Ён вельмі хацеў дажыць да стагдовага юбілею «Звязды». Яшчэ смяяўся, што розніца з любімай газетай складае толькі 21 год. Казаў, што «Звязда», як ніякая іншая газета, заслужыла, каб яе ўклад у падпольную дзейнасць быў ацэнены па заслугах. Наша газета не раз пісала пра гэтага цікавага чалавека і лёс яго бацькі. Гэтым разам, калі мы праходзілі па памятных месцах, атрымалася, што ішлі шляхам развіцця: Барыс Хасанавіч, сам таго не ведаючы, развітваўся са сваёй любімай газетай...

ПРЫПЫНАК ПЕРШЫ. ВУЛІЦА КУЛЬМАН

На тым самым месцы, дзе цяпер стаіць помнік «Звяздзе», знаходзілася падпольная друкарня. Менавіта тут летам 1942 года на тагачаснай вуліцы Выдавецкай, у доме №10, дзе жыла Таццяна Якавенка, друкаваліся 2-гі і 3-ці падпольныя нумары беларускамоўнага выдання. Немалая роля і наборшчыка Хасана Александровіча ў тым, што падпольную «Звязду» вырашылі друкаваць тут: ён дакладна ведаў, што гаспадыня, жонка салдата Чырвонай Арміі, — сумленны і адданы Радзіме чалавек.

Часта па Выдавецкай праходзілі паліцаі і гітлераўцы: праз дарогу знаходзілася гестапа, — успамінаў Барыс Александровіч. Але ж яны нават і не здагадаліся, што ў іх пад носам — у суседнім доме — набіралася і друкавалася газета, друкарню якой яны так старанна шукалі!



Як і заўсёды, ля помніка ўжо было прыбрана: справа Барыса Хасанавіча. Ён быў тут частым госцем. Апошні раз наведаў на Радаўніцу, пасадзіў кветкі. Гэтае месца карэннаму мічаніну было блізкае не толькі таму, што тут, рызыкуючы сваім жыццём, яго бацька дапамагаў выданню выхадзіць у свет. На гэтай вуліцы прайшоў і дзяцінства Барыса Александровіча: літаральна праз дарогу ад хаты Якавенкі знаходзіўся дом наборшчыка. Цікава, што, нягледзячы на штотдзёныя бамбёжкі, абодва будынкі выстаялі ўсю вайну. Дом Александровічаў знеслі толькі ў 1959 годзе. Хутка пайшоў з жыцця і сам гаспадар.

Першапачаткова помнік «Звяздзе» ставілі не на тым месцы, дзе знаходзілася хата Таццяны Якавенкі, — раскаваў сын наборшчыка падпольнага выдання. — На гістарычнае месца пераставілі яго якраз у той час, калі адзначалася 60-годдзе «Звязды». І ўсё дзякуючы тагачаснаму рэдактару газеты Аркадзю Тоўсціку.

Немалая заслуга ў гэтым і самога Барыса Хасанавіча. Неабыякавае да гісторыі любімай газеты прывяла да аднадушча, якія і ўправілі памылку. Яго турбаваў яшчэ адзін момант: ён вельмі хацеў, каб частцы вуліцы Кульман, дзе і знаходзіцца помнік, вярнулі яе былою назву — Выдавецкая.

Гэтая назва найбольш адпавядае гістарычнай праўдзе: менавіта тут у гады Вялікай Айчыннай вайны кіпела сапраўдная выдавецкая справа! — лічыў ён.

ПРЫПЫНАК ДРУГІ. ВУЛІЦА БЕЛАМОРСКАЯ

Адшукаць месца, дзе падчас вайны ствараўся чвэрты нумар падпольнай «Звязды», было нескладана. Гэта тады хату Пятра



Ніхто не забыты

ПАХАВАЛІ НА РОДНАЙ ЗЯМЛІ

Напярэдадні Дня Перамогі на полацкую зямлю з Расіі даставілі астанкі чырвонаармейца, ураджэнца Полаччыны. Ён загінуў у далёкай Каралі 70 гадоў таму. Астанкі старша-сяржанта Лазара Кірылавіча Даніленкі былі знойдзены навучэнцамі з пошукавага атрада.

Воін, які загінуў 12 ліпеня 1944 года падчас жорсткіх баёў, нарадзіўся ў вёсцы Токарава, што на тэрыторыі цяперашняга Гаранскага сельсавета. Камандаваў ротай другога батальёна 297-га гвардзейскага стралковага палка 99-й гвардыі стралковай дывізіі 37-га гвардзейскага стралковага корпуса. Быў пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Славы III ступені — за фарсіраванне ракі Свір, — паведамілі «Звяздзе» ў Полацкім райвыканкаме.

Астанкі, узнагароды і асабістыя рэчы салдата прывезены дэлегацыяй з Каралі. 7 мая адбылося ўрачыстае перапахаванне астанак удзельніка вайны. Прайшло яно на брацкай магіле ў вёсцы Домнікі на тэрыторыі Гаранскага сельсавета. На мерапрыемстве прысутнічалі прадстаўнікі мясцовай улады, навучэнцы, члены пошукавага атрадаў, а таксама сваяк чырвонаармейца і іншыя жыхары Полаччыны.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

і Альбіны Хадасевічаў знайсці было амаль немагчыма: строгая канспірацыя. Сёння таблічка на доме № 7 не толькі выдае былою падпольную друкарню, але і гаворыць аб тым, які лёс напаткаў людзей, што дапамагалі выданню выхадзіць у свет.

Бацька добра ведаў гэтую сям'ю, яны часта бывалі ў нас дома: усё аб нечым дамаўляліся, — успамінаў Барыс Хасанавіч. — Гэта былі надзейныя людзі — толькі такія і былі звязаныя з падпольнай газетай. Калі бацьку паставілі задану для выдання падпольнай «Звязды» дапамагчы знайсці новае месца, а галоўнае — людзей, якім можна давяраць, ён, не раздумваючы, прапанаваў іх. Аб чым потым, можа, і пашкадаваў...

Альбіна Адольфаўна, Пётр Канстанцінавіч, іх сыны Косця і Павел былі схоплены фашыстамі і адпраўлены ў Трасцянец. Вядома, што не стала іх у канцы 1942 года. Хасан Мустафаравіч амаль усё жыццё вывадаў сябе ў іх смерці, здагадваўся, што іх выддаў хтосьці са сваіх.

У хаце Хадасевічаў быў набраны і 5-ты падпольны нумар «Звязды». Праўда, у свет ён так і не выйшаў: у верасні 1942 года гітлераўцы арыштавалі 21 падпольшчыка, сярод якіх быў і галоўны рэдактар газеты Вячаслаў Нікіфараў. Дарэчы, матэрыялы таго нумара захаваліся.

ПРЫПЫНАК ТРЭЦІ. ПЛОШЧА НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Амаль усіх тых, хто дапамагаў падпольнаму выданню выхадзіць у свет, напаткаў трагічны лёс. Большасць з іх закатавалі да смерці, расстралялі. Такая ж кара чакала і многіх журналістаў, якія, рызыкуючы сваім жыццём, заклікалі беларускі народ да барацьбы. Помнік журналістам-падпольшчыкам узведзены на плошчы Незалежнасці, каля Чырвонага касцёла — у тым самым месцы, дзе 26 мая 1942 года загінуў галоўны рэдактар першага падпольнага нумара «Звязды», Герой Савецкага Саюза Уладзімір Амелянюк.



Бацька раскаваў, што Амелянюк адчуваў, што за ім сочаць, — раскаваў сын наборшчыка. — У той дзень ён якраз ішоў у аптэку, каб купіць лекі для партызанаў. Толькі выйшаў з яе — і выстрал... Як жа бацька плакаў, не мог у гэта паверыць.

Хасан Александровіч і Уладзімір Амелянюк былі недаручнымі сябрамі. Марылі стаць сапраўднымі журналістамі. І сталі — толькі больш, чым проста журналістамі. Яны разам у 1938 годзе паступілі ў Камуністычны інстытут журналістыкі ў Мінску. Уладзімір Сцяпанавіч рана ажаніўся, з жонкай Лідай і сынам Геннадзем жыў у Мінску, на вуліцы Чарнышэўскага. Часта заходзілі ў госці да Александровічаў.

Бацька любіў яго за справядлівы характар, неверагодную дасціпнасць, вясёлы нораў, — успамінаў Барыс Хасанавіч.

Быўшы ў цэнтры, ён заўсёды суды заварочваў. Вось і тады ўсклаў ля помніка кветкі. Казаў, што бацька быў бы яму за гэта удзячны. «Мы ўсе яму абавязаны сваім жыццём. Амелянюк быў сапраўдным патрыётам!» — падкрэсліў суразмоўца.

І гэта не пустыя словы. Калі некалькі гадоў таму вялася гутарка аб тым, каб помнік ля Чырвонага касцёла знесці і паставіць на яго месцы іншы, Барыс Александровіч першы адстоіваў подзвіг Уладзіміра Амелянюка і ўвогуле гістарычную памяць журналістаў-падпольшчыкаў. На старонках «Звязды» разгарнулася вялікая акцыя ў іх падтрымку. І разам яны перамаглі — помнік тут стаіць і сёння. Праўда, не зусім дагледжаны: з-за кустоў провізаў журналістаў-падпольшчыкаў амаль не відаць. Ён збіраўся суды вярнуцца на дзень, каб іх пастрычыць... Ужо не прыйдзе.

ПРЫПЫНАК ЧАЦВЁРТЫ. ВУЛІЦА КАРАЛА

Тут у доме Міхаіла Пятровіча Воранава і яго сына Міхаіла 18 мая 1942 года быў надрукаваны першы нумар падпольнай «Звязды». Бацька і сын загінулі ў фашысцкім засценку ў канцы таго ж года. Хутчэй за ўсё, адбылося гэта ў тым жа Трасцянец.



Барыс Хасанавіч на гэтым месцы быў упершыню. Пра гісторыю першага падпольнага нумара выдання ведаў толькі з кніг: у апоўдзень бацькі пра гэта не было сказана ні слова. А ўсё таму, што Хасан Александровіч не браў удзелу ў наборы першага нумара: з

абавязкамі наборшчыка выдатна спраўляўся рэдактар «Звязды» Уладзімір Амелянюк.

— Амаль усе, хто так ці інакш быў звязаны з выданнем падпольнай «Звязды», былі пакараны фашыстамі, — раскаваў Барыс Александровіч. — Як гэтая навала мінула нашу сям'ю, сам здзіўляюся. Адно толькі чыёсьці слова — і ўсе мы (бацька, маці, я, брат і дзве сястры) даўно б віселі на шыбеніцы ці атрымалі кулю. І толькі дзякуючы самаахварнасці гэтых людзей, іх вернасці агульнай справе мы засталіся жывымі.

ПРЫПЫНАК ПЯТЫ. МАГІЛА БАЦЬКОЎ

Непадалёку ад праспекта Пераможцаў пахаваны і сам легендарны наборшчык падпольнай «Звязды». Хасан Мустафаравіч пайшоў з жыцця вельмі рана: у 59 гадоў. Яго падкасіла вайна. Тут стаіць помнік не толькі канкрэтнаму чалавеку; гэты каменны слуп паставілі майстэрству наборнай справы, чалавечай смеласці і самаахварнасці.



Некалі гэта была звычайная магіла на татарскіх могілках. Тут былі пахаваны бацькі наборшчыка газеты, яго сваякі. Толькі ў 1980-х гадах могілкі было вырашана знесці, а на гэтым месцы разбіць сквер.

— Чаго толькі каштавала адстаяць бацькаву магілу! — успамінаў Барыс Хасанавіч. — Нават выхадзілі на Вярхоўны Савет БССР. На шчасце, там працавалі такія цудоўныя людзі, як Чагіна (не памятаю імя). Яна, калі даведлася пра гісторыю бацькі, яго ваенны лёс, пра ўклад у выхад падпольнай «Звязды», загадала, каб магілу не толькі не зносілі, а і паставілі на ёй помнік. Астатніх родзічаў дазволілі перапахаваць на татарскіх могілках у Смільчаных.

Побач з бацькам пахавана і маці Барыса Хасанавіча — Галіна Адамаўна.

ПРЫПЫНАК ШОСТЫ.

ПРАСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Усклалі кветкі і ля мемарыяльнай дошкі на праспекце Незалежнасці — на будынку давежнага Дома друку, дзе падчас акупацыі знаходзілася фашысцкая друкарня. Тут у першыя месяцы вайны тайна друкаваліся падпольныя ўлеткі, а ў маі 1942 года быў набраны першы нумар падпольнай «Звязды» — той самы, які быў надрукаваны на канспіратыўнай кватэры Міхаіла Воранава.



— Акрамя таго, як раскаваў бацька, з нямецкай друкарні выносілі амаль усё, што патрэбна было для выпуску газеты: наборныя касы, паперу, фарбы, вярстаткі, гранкі, — раскаваў Барыс Хасанавіч. — Мая маці пашыла каля двухсот машэчак з марлі, у кожную з якіх захоўвалася па адной літары. Пасля таго, як нумар адціскаўся, літары зноў складваліся ў самаробныя «рэзервуары».

Некалькі такіх машэчак Барыс Александровіч калісьці перадаў у Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Менавіта ён дапамагав ствараць і экспазіцыю падпольнай друкарні. Апошнім часам вельмі перажываў, каб яна ў поўны складзе «пераехала» ў новы музей. Лічыў, што ў сучасным будынку «Звяздзе» павінна быць прысьвечана асобная экспазіцыя.

О О О

Мы страцілі рупліўца, вернага і надзейнага сябра «Звязды». Падчас апошняй сустрэчы Барыс Хасанавіч вельмі перажываў за тое, што, калі яго раптам не стане, ён не ведае, хто будзе даглядаць магілу яго бацькі. «Сыны жывуць далёка, у Канадзе, на радзіму прыязджаюць рэдка. Адна надзея — на звыдоўцаў», — такімі былі яго апошнія словы. Цяпер гэта наш абавязак — не забыць, даглядаць, шанаваць памяць.

Калектыў «Звязды» выказвае шчырыя спачуванні родным і блізкім Барыса Хасанавіча: яго жонцы Святлане Яўгенаўне, сынам, якія планавалі прыехаць на чэмпіянат свету па хакеі, а прыехалі на пахаванне бацькі; з унукам і блізкім. Трымайцеся!

Вераніка КАНЮТА.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Дзяржаўны клопат

Як дапамагчы ветэранам вайны?

Крыху больш за месяц застаецца да 70-й гадавіны вызвалення Беларусі ад фашысцкай навалы. Гады бяруць сваё — да чарговага юбілейнай даты дажылі толькі каля 20 тысяч ветэранаў Вялікай Айчыннай. Шмат з іх па розных прычынах жывуць адны. Не дабаўляюць прахытыя гады і здароўя. І таму ветэраны маюць вялікую патрэбу ў падтрымцы.

БЯСПЛАТНАЕ САЦЫЯЛЬНАЕ АБСЛУГОВАННЕ

Сёння ў краіне сацыяльныя паслугі на даму атрымліваюць каля трох тысяч ветэранаў вайны і пацярпелых ад яе людзей. Разам з тым, дапамога гэтая частуючы платная — як правіла, адрасатамі бесплатнай сацыяльнай дапамогі ў Беларусі з'яўляюцца малазабяспечаныя адзінокія людзі. Памер жа платы залежыць ад таго,

якую пенсію атрымлівае ветэран. Аднак гэты падыход мяркуецца кардынальна перагледзець.

— На маю думку, правільным рашэннем было б распаўсюдзіць гэтую норму і на ўсіх ветэранаў вайны, незалежна ад яго даходаў, — лічыць міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна ШЧОТ-КІНА. — Есць рэгіёны, дзе гэтая ідэя ўжо дзейнічае на практыцы ў частцы аказання сацыяльных паслуг на даму і змяшчэння ў аддзяленнях кругласутачнага знаходжання. Але яе з меркаваннем мэтазгоднасці трэба распаўсюдзіць на ўсю краіну.

РАМОНТ БЕЗ КЛОПАТУ

Штогод у краіне праводзіцца комплекснае даследаванне побытавага становішча ветэранаў Вялікай Айчыннай і асоб, якія пацярпелі ад вайны. Праз гэтую працэдuru сёлета ўжо прайшоў каля 50 тысяч чалавек. Залучаюць на неабходныя работы, якія паступаюць ад пажылых людзей, выконваюцца як мага аператыўна.

У Беларусі пражываюць 20,7 тыс. ветэранаў Вялікай Айчыннай. 4 тыс. з іх — інваліды.

— Летась мы дапамаглі 1,5 тыс. чалавек — усім, хто падаў заяўкі. Адрамантавалі як кватэры, дамы, гаспадарчыя пабудовы, так і сантэхнічнае абсталяванне, электраправодку, печы, газавыя пліты. Паставілі і аўтаномныя пажарныя апажывальнікі, — гаворыць начальнік упраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкай насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Анатоль РАЖАНЕЦ. — Агульная сума дапамогі складала 1,8 млрд рублёў.

А летас ключы ад новага жылля атрымалі 53 ветэраны. Зрэшты, на ўліку па паляпшэнні жыллёвых умоў па стане на 1 красавіка яшчэ стаялі 76 былых удзельнікаў вайны...

Паводле БЕЛТА

Закон Рэспублікі Беларусь

АБ УНЯСЕННІ ЗМЯНЕННЯЎ І ДАПАЎНЕННЯЎ У НЕКАТОРЫЯ ЗАКОНЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА ПЫТАННЯХ МІНІМАЛЬнай ЗАРАБОТнай ПЛАТЫ

*Прыняты Палатай прадстаўнікоў 2 красавіка 2014 года
Ухвалены Саветам Рэспублікі 11 красавіка 2014 года*

Артикул 1. Артыкул 59 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь ад 26 ліпеня 1999 года (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 80, 2/70; 2007, № 183, 2/1369) выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 59. Мінімальная зароботная плата»

Мінімальная зароботная плата (месячная і гадзінная) — дзяржаўны мінімальны сацыяльны стандарт у галіне аплаты працы, які наймальнік абавязаны ўжываць у якасці найніжэйшай мяжы аплаты працы работнікаў за работу ў нармальных умовах на працягу нармальнай працягласці працоўнага часу пры выкананні абавязкаў работніка, якія вынікаюць з заканадаўства, лакальных нарматыўных прававых актаў і працоўнага дагавора.

Парадак вызначэння і павышэння мінімальнай зароботнай платы вызначаецца заканадаўствам.

Артыкул 2. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 чэрвеня 2002 года «Аб усталяванні і парадку павышэння памеру мінімальнай зароботнай платы» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2002 г., № 84, 2/873; 2010, № 15, 2/1666) наступныя змяненні і дапаўненні, выкладушы яго ў новай рэдакцыі:

«Закон Рэспублікі Беларусь Аб вызначэнні і парадку павышэння мінімальнай зароботнай платы»

Спраўдны закон вызначае прававую аснову вызначэння і парадку павышэння мінімальнай зароботнай платы.

Артыкул 1. Асноўныя тэрміны, якія прымяняюцца ў гэтым Захоне, і іх азначэнні:

мінімальна зароботная плата (месячная і гадзінная) — дзяржаўны мінімальны сацыяльны стандарт у галіне аплаты працы, які наймальнік абавязаны ўжываць у якасці найніжэйшай мяжы аплаты працы работнікаў за работу ў нармальных умовах на працягу нармальнай працягласці працоўнага часу пры выкананні абавязкаў работніка, якія вынікаюць з заканадаўства, лакальных нарматыўных прававых актаў і працоўнага дагавора;

месячная мінімальна зароботная плата — вызначаны заканадаўствам найніжэйшы памер аплаты працы работнікаў за календарны месяц;

гадзінная мінімальна зароботная плата — вызначаны заканадаўствам месячнай мінімальнай зароботнай платы найніжэйшы памер аплаты працы работнікаў за адну гадзіну працоўнага часу.

Артыкул 2. Сфера дзеяння гэтага Закона

Дзеянне гэтага Закона распаўсюджваецца на ўсіх работнікаў і наймальнікаў, якія заключылі працоўны дагавор на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, калі інашэ не ўстаноўлена заканадаўчымі актамі або міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 3. Заканадаўства аб вызначэнні і парадку павышэння мінімальнай зароботнай платы

Заканадаўства аб вызначэнні і парадку павышэння мінімальнай зароботнай платы грунтуецца на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і складаецца з Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, гэтага Закона, іншых актаў заканадаўства, а таксама міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.

Калі міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь вызначаны іншыя правылы, чым тыя, якія змяшчаюцца ў гэтым Захоне, то прымяняюцца правылы міжнароднага дагавора.

Артыкул 4. Месячная мінімальна зароботная плата

Месячная мінімальна зароботная плата прымяняецца ў дачыненні да работнікаў, аплата працы якіх робіцца на аснове месячных тарифных ставак (акладаў, службовых акладаў).

Памер месячнай мінімальнай платы вызначаецца з улікам эканамічных магчымасцяў рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў, а таксама наймальнікаў;

патрэб работнікаў у матэрыяльных дабрах і паслугах;

узроўню занятасці і прадукцыйнасці працы;

прагнознага значэння росту спажывецкіх цэн;

узроўню намінальнай налічанай сярэднямесячнай зароботнай платы па рэспубліцы ў цэлым.

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь з улікам рэспубліканскіх аб'яднанняў наймальнікаў і прафесійных саюзаў пры распрацоўцы прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь вызначае суднасны памеру месячнай мінімальнай зароботнай платы і мінімальнага спажывецкага бюджэту, забяспечваючы штогадовае збліжэнне іх памераў.

Памер месячнай мінімальнай зароботнай платы вызначаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь штогод з 1 студзеня з улікам часткі другой гэтага артыкула і суднасны памеру месячнай мінімальнай зароботнай платы і мінімальнага спажывецкага бюджэту, забяспечваючы штогадовае збліжэнне іх памераў.

Артыкул 5. Гадзінная мінімальна зароботная плата

Гадзінная мінімальна зароботная плата прымяняецца ў дачыненні да работнікаў, аплата працы якіх робіцца на падставе гадзінных тарифных ставак (акладаў, службовых акладаў).

Памер гадзіннай мінімальнай зароботнай платы вызначаецца найменьшым дзяленням месячнай мінімальнай зароботнай платы на суднасны розніцы памеру працоўнага часу календарнага года, вызначанай для адпаведных катэгорый работнікаў наймальнікаў аб адпаведнасці з заканадаўствам аб працы, і колькасці месяцаў календарнага года.

Гадзінная мінімальна зароботная плата змяняецца найменьшым пры змене памеру месячнай мінімальнай зароботнай платы на суднасны розніцы памеру працоўнага часу календарнага года, вызначанай для адпаведных катэгорый работнікаў наймальнікаў аб адпаведнасці з заканадаўствам аб працы, і колькасці месяцаў календарнага года.

Артыкул 6. Прымяненне мінімальнай зароботнай платы

Мінімальная зароботная плата (месячная і гадзінная) прымяняецца выключна ў сферы працоўных адносін і забяспечвае сацыяльную абарону работнікаў.

Мінімальная зароботная плата (месячная і гадзінная) прымяняецца найменьшым пры аплата працы работнікаў за работу ў нармальных умовах на працягу нармальнай працягласці працоўнага часу пры выкананні абавязкаў работніка, якія вынікаюць з заканадаўства, лакальных нарматыўных прававых актаў і працоўнага дагавора.

Работніку, у якога памер налічанай зароботнай платы аказаўся ніжэйшым за памер мінімальнай зароботнай платы (месячнай і гадзіннай), што вызначаны і прымяняецца ў адпаведнасці з гэтым Захоне, наймальнік абавязаны зрабіць даплату да памеру мінімальнай зароботнай платы (месячнай і гадзіннай). Пры вызначэнні даплат да памеру мінімальнай зароботнай платы (месячнай і гадзіннай) у памеры налічанай зароботнай платы работніка не ўлічваецца выплаты кампенсавальнага характару і выплаты, не звязаныя з выкананнем работнікам абавязкаў, якія вынікаюць з заканадаўства, лакальных нарматыўных прававых актаў і працоўнага дагавора. Пералік названых выплатаў вызначаецца рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, які прыводзіць дзяржаўную палітыку ў галіне аплаты працы.

Артыкул 7. Крыніцы фінансавання расходаў на выплаты мінімальнай зароботнай платы

Мінімальная зароботная плата (месячная і гадзінная) выплачваецца бюджэтнымі арганізацыямі і іншымі арганізацыямі, што атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый, за кошт сродкаў адпаведных бюджэтаў, іншымі арганізацыямі — за кошт сродкаў, прызначаных на аплату працы.

Артыкул 8. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб вызначэнні і парадку павышэння мінімальнай зароботнай платы

Парушэнне заканадаўства аб вызначэнні і парадку павышэння зароботнай платы цягне за сабой адказнасць у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 9. Разгляд спрэчак па пытаннях прымянення заканадаўства аб вызначэнні і парадку павышэння мінімальнай зароботнай платы

Спрэчкі па пытаннях прымянення заканадаўства аб вызначэнні і парадку павышэння мінімальнай зароботнай платы разглядаюцца камісіяй па працоўных спрэчках (або) судом.

Артыкул 3. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь

забяспечыць прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым Захоне;

прыняць іншыя захады па рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.

Артыкул 4. Гэты Закон уступае ў сілу ў наступным парадку:

артыкулы 1 і 2 — праз тры месяцы пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона;

іншыя палажэнні — пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. ЛУКАШЭНКА

24 красавіка 2014 года, г. Мінск № 134-3

■ Май на ўвазе

ПА РЭЙКАХ

АД АДНОЙ АРЭНЫ ДА ДРУГОЙ

Беларуская чыгунка з 9 мая ўводзіць спецыяльны графік руху цягнікоў гарадскіх ліній — на перыяд правядзення ў Мінску чэмпіянату свету па хакеі.

Для зручнасці гасцей і балельшчыкаў ўводзіцца спецыяльны графік руху цягнікоў гарадскіх ліній да спартыўных аб'ектаў — «Мінск-Арэна» (прыпыначны пункт Маскоўшчына) і «Чыжоўка-Арэна» (прыпыначны пункт Лошыца). У графіку ўлічаны час пачатку і заканчэння ўсіх матчаў, паведамліў у прэс-цэнтры магістралі.

На час правядзення чэмпіянату Беларуска чыгунка распрацавала пяць перыядаў руху цягнікоў гарадскіх ліній — з 9 па 10 мая і з 12 па 20 мая; 11 мая; 22 мая; 24 мая; 25-26 мая. Акрамя таго, у дапаўненне да ўжо існуючых маршрутаў гарадскіх ліній у сталіцы ў перыяд з 9 па 10 мая і з 12 па 20 мая сучасныя электрацягнікі будуць курсіраваць у скразных зносінах праз станцыю Мінск-Пасажырскі і з'явяцца паміж сабой «Мінск-Арэна» і «Чыжоўка-Арэна». Інтэрвал руху цягнікоў гарадскіх ліній ва ўказаны перыяды будзе складаць 10-15 хвілін.

АДНАЎЛЯЕЦА РУХ ЦЯГНІКОЎ ВА УКРАЇНУ

Падчас рабачай сустрэчы прадстаўнікоў Беларускай чыгункі, Міністэрства транспарту Расійскай Федэрацыі, ААТ «Расійскай чыгунка», Дзяржаўнай адміністрацыі чыгуначнага транспарту Украіны і ДП «Чыгунка Малдова», якія адбылася ў Мінску, украінскі бок пацвердзіў узгадненне раскладаў і памераў асобных міжнародных пасажырскіх цягнікоў фарміравання як Беларускай чыгункі, так і іншых чыгуначных адміністрацый, што ідуць па тэрыторыі Украіны.

Так, Беларуска чыгунка аднавіла продаж білетаў на наступныя цягнікі ўласнага фарміравання: № 86/85 Мінск — Кіеў; № 94/93 Мінск — Адэса; №101/102 Мінск — Варна; № 330/329 Баранавічы — Жытомір; № 371/372 Магілёў — Чарнаўцы; № 856/855 Гомель — Шчорс; № 854/853 Гомель — Чарнігаў. Цяпер вядзецца работа па аднаўленні рэалізацыі прыватных білетаў і на іншыя цягнікі Беларускай чыгункі ў зносінах з Украінай.

Узгоднены таксама цягнікі, што ідуць транзітам праз тэрыторыю Рэспублікі Беларусь у зносінах з Украінай: № 19/20 Санкт-Пецярбург

— Адэса; № 47/48 Санкт-Пецярбург — Льюў; № 54/53 Кіеў — Санкт-Пецярбург; № 61/62 Кішынёў — Санкт-Пецярбург; № 335/336 Днепрапятроўск — Санкт-Пецярбург.

Па інфармацыі Дзяржаўнай адміністрацыі чыгуначнага транспарту Украіны, з 2 мая да ўводу новага графіка руху пасажырскіх цягнікоў часова зменены маршрут цягнікоў № 384/383 Баранавічы — Марыупаль; № 302/301 Мінск — Адлер; № 356/355 Мінск — Мінеральныя Воды; № 390/389 Мінск — Анапа.

Цягнік № 384/383 Баранавічы — Марыупаль пойдзе змененым раскладам на участку Харкаў — Данецк: праз станцыі Лазавая, Паўлаград, Краснаармейск, Данецк (замест станцыі Ізюм, Красны Ліман, Славянск Курорт, Краматорск, Канстанцінаўка, Горлаўка, Макеёўка-Пасажырская, Ясінаватая-Пасажырская).

Маршрут руху цягнікоў № 302/301 Мінск — Адлер, № 356/355 Мінск — Мінеральныя Воды, № 390/389 Мінск — Анапа зменены на участку Харкаў — Ілавайск і праходзіць праз станцыі Лазавая, Паўлаград, Краснаармейск, Ілавайск (замест станцыі Ізюм, Красны Ліман, Арцёмаўск-2, Нікітаўка, Горлаўка). У сувязі

са змяненнем маршруту ўказаных цягнікоў на участках Харкаў — Данецк і Харкаў — Ілавайск часова прыпынены продаж прыватных білетаў да станцыі, размешчаных на гэтых участках.

У сувязі з уводам дадатковых пунктаў для правядзення пагранічных і мытных аперацый паміж мацерыковай Украінай і Крымскім паўвостравам і неабходнасцю ўліку часу для гэтых аперацый у графіку руху цягнікоў, а таксама ў сувязі з пераходам Крыма на расійскі час, праводзіцца карэкціроўка раскладаў для цягнікоў №164/163 Мінск — Еўпаторыя, № 180/179 Гродна — Сімферопаль, № 393/394 Палацк — Сімферопаль, № 486/485 Баранавічы — Феадосія, № 495/496 Віцебск/Магілёў — Еўпаторыя, № 478/477 Мінск — Сімферопаль, № 491/492 Віцебск — Сімферопаль і № 493/494 Палацк — Сімферопаль.

Робота па ўзгадненні раскладаў і далейшым аднаўленні продажу білетаў для пасажыраў будзе весіцца ў максімальна сціслы тэрмін, аб'ядаюць чыгуначнікі.

Сяргей РАСОЛЬКА

НОВЫЯ ПЕСНІ ПРА ГАЛОЎНАЕ: хварэем за Беларусь на «Еўрабачанні»



Сёння вечарам у Капенгагене на сцэне В&W адбудзецца другі паўфінал найбуйнейшай у свеце неспартыўнай медыяпаказеі.

Прадстаўнік нашай краіны, спявак Тэа, выступіць пад нумарам 10 з песняй «Sheeseake». У нумары, які многія журналісты называюць жартуючым маніфэстам мужчынскага шавінізму, задзейнічаны, адпаведна, толькі мужчыны: бэк-вакалісты Арцём Ахпаш, Дзміс Ліс і Юры Селязнёў, танцоры Аляксандр Залескі і Андрэй Мартынаў.

Натуральна, беларусы, якія сочаць за «Еўрабачаннем», абавязкова рукамі падтрымліваюць нашага выканаўцу, хоць паводле правілаў, галасаванне за яго мы

і не можам. Але тую ж задачу — трапіць у 10 фіналістаў — ставяць перад сабой яшчэ 14 канкурсантаў, якія прадстаўляюць (у парадку выступленняў) Мальту, Ізраіль, Нарвегію, Грузію, Польшчу, Аўстрыю, Літву, Фінляндыю, Ірландыю, Македонію, Швейцарыю, Грэцыю, Славенію і Румынію.

Чым артысты паспрабуюць «узцяць» журы і публіку? Абялыны швейцарац Себалтар, напрыклад, не толькі грае на скрыпцы, але і аздабляе песню элементамі мастацкага світу. Прадстаўніца Ізраіля Мэй Файнгольд робіць стаўку на моцны вакал — яшчэ б, на радзіме яна не толькі ўдзельнічала ў тамтэйшым аналогу «Фабрык зорак», але і вучылася класічнаму опернаму вакалу. Польскі дует «Донатан і Клеа» зрабіў да жартуючай песенькі пра

славянскіх дзэўчат эфектны і сексуальны кліп, чым істотна падагрэў цікавасць да будучага выступлення. На сцэне яркі дзэўчаты плянующы... узбівае масла. Нарвежскі «спяваччы цяслар» Карл Эспен — адзін з фаварытаў гэтага паўфіналу — прадставіць філасофскую песню пра пошукі свайго месца ў свеце. А вось прадстаўнікі Грэцыі, наадварот, прымусяць не толькі патанцаваць пад завадную песню «Узлятай», але і будучь скакаць на батучы, але і відаць, набіраючы разгон для палёту. Канкурсны нумар Тэа пасля рэпетыцый практычна не памяняўся: хлопцы ў прыўзнятым настроі нібыта вяртаюцца з вечарынікі і паўжарым скардзьяца, як цяжка жыць, калі дзэўчына абыходзіцца з табой, як з плошавай цацкай, і называе «салодкім піражком».

Удзельнік беларускага журы Яўген АЛЕЙНІК:

«НІХТО НЕ ВЕДАЕ, ШТО СПАДАБАЕЦА ЕЎРОПЕ. НАВАТ САМА ЕЎРОПА»



Прадзюсар і кампазітар Яўген Алейнік мае вялікі вопыт стасунак з «Еўрабачаннем»: сам не раз спрабаваў свае сілы ў адборы, у 2011-м удзельнічаў у конкурсе ў якасці суаўтара песні, а пазней уваходзіў у журы беларускага адбору. Цяпер жа разам з народнымі артыстамі Беларусі кампазітарам Васілём Раінчыкам, харэографам Аляксандрам Міжэнціным, тэлевядучай і спявачкай Вольгай Рыжыкавай і спецыялістам уяўленняў мастацтваў Міністэрства культуры Беларусі Інай Адамовіч ён уваходзіць у склад нацыянальнага міжнароднага журы, з ацэнкаў якога на 50% складаюцца вынікі конкурсу. Таму менавіта ў яго мы пацікавіліся, па якіх крытэрыях ацэньваюцца песні на «Еўрабачанні»?

— Я зразумеў, што немагчыма ацаніць песню і прадказаць яе вынік загадзя. За ўсе гэтыя гады стала відавочна, што ніхто — ні букмекеры, ні фан-клубы — не можа гарантавана сказаць, якая песня выйдзе ў фінал, а якая не трапіць, хіба толькі прыкладна можна меркаваць.

— Але ж леташнюю перамогу Даніі, а раней Швецыі прагнавалі менавіта букмекеры...

— Насамрэч «Буранаўскія бабулі» абыходзілі Швецыю па прагнозах. А асобна ў мяне на «Еўрабачанні-2012» ў фаварытах былі Швецыя, Сербія, Іспанія, Эстонія, якія, у прычыне,

і размясціліся ў верхняй частцы рэйтынгу, затое «Буранаўскія бабулі» наогул не разглядаў як прэтэндэнтаў на перамогу. Так што я мог бы зрабіць разумны выгляд і сказаць, што разбіраюся ў правілах гульні на «Еўрабачанні», але гэта не будзе адпавядаць рэчаіснасці. Вывеш для сябе формулу: кожны артыст, прадзюсар, які яго рытуе, і член журы мусяць рабіць ад душы тое, што яму падабаецца. Тады ёсць шансы, што песня «стрэліць» і трапіць у пераможцы.

— Што трэба Беларусі для перамогі на конкурсе?

— Ратацыя — і выканаўцаў, і ідэй, і членаў журы. Вельмі добра, што сёлетна Еўрапейскі вяшчальны саюз прыняў правылы, паводле якіх адзін і той жа чалавек можа ўваходзіць у міжнароднае журы не часцей чым раз на тры гады. Спэдажыюся, што і на нацыянальным адборы наша краіна пойдзе па гэтых прычынах. Ні ў якім выпадку нельга арыентавацца на леташнія вынікі і ўзводзіць у абсалют асабісты перавагі, напрыклад: «Еўропе патрэбна лёгкая песенька», ці «Еўропе цікавы нацыянальны каларыт». Ніхто насамрэч не ведае, што ўпадабае Еўропа. Нават сама Еўропа, пакуль не прагаласе. Узгадайце: вельмі рэдка тое, што было цікава летас, спрацоўвае і на другі раз, практычна ніколі цяперашні пераможца не нагадвае мінулага па стылістыцы і каларыце, наадварот. І ў гэтым і ёсць галоўная цікавінка конкурсу.

— Судзіць, няхай і тройчы прафесіяналы, таксама людзі са сваімі музычнымі густамі. Вам што з канкурсантаў найбольш цікавы?

— Не біць мяне камянямі, але сярод маіх фаварытаў Швецыя і... Аўстрыя, але гэта ніяк не звязана з эпатажым вобразам, проста выкананне спраўды ўраджае і аранжыроўка вельмі моцная.

— А ў нас якія шансы трапіць у фінал «Еўрабачання»?

— На мой погляд, вельмі і вельмі добрыя. Нават з чыстай матэматыкі: сёлетна самы маленькі па колькасці ўдзельнікаў паўфінал, у якім да таго ж хапае нашых суседзяў і краін, якія традыцыйна даюць Беларусі вышэйшы ацэнкі — Літва, Польшча, Ізраіль, Мальта, магчыма, Грузія... У любым выпадку зычу Тэа класнага выступлення (па сабе ведаю, якое гэта хваляванне) і як мага больш зрокавага выніку!

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.



«Містар Чыкей»: Тэа: пры гальштукі, але з лёгкай няўважнасцю.



У нумары Польшчы публіку заварожае не толькі рытм маслабойкі...



«Узляецца лёгка, — сцярджаюць хлопцы з Грэцыі, — трэба толькі падскокчыць вышэй».

МІЖ ІНШЫМ

Данія прымае «Еўрабачанне» ўжо чацвёрты раз. Раней конкурс адбываўся тут у 1964, 2001 і 2005 гадах, і заўжды праходзіў у Капенгагене.

Канцэртная зала В&W Hallett створана ў будынку былога суднабудуўнічага заводу, таму і сцэна зроблена ў выглядзе карабля з невялікім басейнам вакол яе. Стаць яна на сталевым каркасе вышыняй 20 метраў, а пакрыццё сцэнічнай пляцоўкі — вяртычныя сенсарны дысплей, адчувальны да ціску.

На конкурс акрэдытавана больш як 1,5 тысячы журналістаў з 80 краін. А трансляцыя «Еўрабачання-2014», як чакаецца, убачыць звыш 180 мільянаў глядачоў з усяго свету, ад Аўстраліі да Паўднёвай Афрыкі, ад Канады да Індыі. У Беларусі абодва паўфіналы і фінал конкурсу трансляюць тэлеканалы «Беларусь-1» і «Беларусь 24». Абвешчаныя балы, якія наша краіна выставіць удзельнікам, сёння і 10 мая будзе леташняя канкурсантка, заслужаная артыстка Беларусі Алена Ланская.

■ Інфарм-укол

ГЛАЎКОМУ МОЖНА ПРЫШЫНІЦЬ

Павышэнне ўнутрыочнага ціску, з-за чаго чалавек з цягам часу страчвае зрок — гэта глаўкома. Першым фактарам рызыкі з'яўляецца узрост. Часцей захворванне развіваецца ў тых, каму за 40, і далей рызыка толькі павышаецца.

Важнае месца займае і спадчынасць: рызыка павышаецца, калі падобнае захворванне было ў блізкіх сваякоў. Акрамя таго, спрыяльнымі фактарамі ў гэтым сэнсе артрэарыяльная гіпер-і гіпатэнзія, вегета-сасудзістая дыстанія, мігрэн і інш.

У большасці выпадкаў хворы нічога не адчувае. Пачатковыя прыкметы можа выявіць толькі афтальмолаг падчас вымярэння ўнутрыочнага ціску і даследавання некаторых структураў вачэй. Пазней пачынаюць з'яўляцца трывожныя сімптомы — некаторыя фрагменты нібыта выпадаюць з агульнай карціны. Дэфект палітоўва ўмяшчаецца, усе большая частка наваколля становіцца «нябачнай», тлумачыць урач-афтальмолаг 11-й гарадской паліклінікі г. Мінс

ПАЛЯВАННЕ І РЫБАЛКА

ПА ПРАВІЛАХ

Колькі жэрціц можна выкарыстоўваць на рыбалцы і ці можна паляваць з сабакам без радаслоўнай

Менш за месяц засталася да заканчэння нераставай забароны і адкрыцця актыўнага рыбалоўнага сезона. А з 26 чэрвеня ўстапае ў сілу новая рэдакцыя Правілаў вядзення палявання і рыбалоўства. У аматараў самых старадаўніх заняткаў сапраўдных мужчын — палявання і рыбалкі — у сувязі з гэтым назапасілася шмат пытанняў. На многія з іх чытачам «Звядзды» падчас «прамой лініі» адказаў старшыня рэспубліканскага савета Рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў» **Юрый ШУМСКІ**.

— Я даўні аматар рыбалкі. Нядаўна выйшаў на пенсію і на любімыя заняткі цяпер маю куды больш часу. Найбольш мне падабаецца лоўля шчупака на жарціцы з лёду. Патлумачце, калі ласка, колькі жарціц можна будзе выкарыстоўваць будучай зімой? Чуў, што, згодна з новымі правіламі, сітуацыя змянілася...

— Ужо не першы год з'яўляюся членам БТТР, рэгулярна плачу ўночы. Паколькі захапляюся рыбалкай, мяне цікавіць, ці накіроўваецца частка сабраных сродкаў на зарыбленне вадаёмаў? Лічу, што гэта было б правільна.

Юрый Нікіфаравіч, Брэсцкая вобласць.

— Згодна з дзейнымі правіламі палявання і рыбалоўства, наша таварыства не мае права праводзіць зарыбленне вадаёмаў фонду запasu. Але ёсць і добрая навіна: падчас распрацоўкі новай рэдакцыі правілаў, якія ўступаюць у дзеянне 26 чэрвеня гэтага года, магчыма зарыбленне актыва абмяркоўвалася і атрымала падтрымку. Гэта акалічнасць раз'ясвае нам рукі. Пры рэспубліканскім саваце Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў будзе сфарміраваны каардынацыйны савет, у які ўвойдуць прадстаўнікі нашага таварыства, а таксама іншых зацікаўленых рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і грамадскіх арганізацый, у тым ліку і прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання (на гэта ведамства ўскладзе адказнасць за рыбаводства і рыбалоўства). Сумесна будзем зацверджаць суму выдаткаў на зарыбленне і спыс вадаёмаў. Натуральна, спатрэбіцца навуковая экспертыза, якая вызначыць, якія вадаёмы і якімі відамі можна зарыбці.

— Ці магчыма ў разам са сваямі сябрамі, які не з'яўляецца грамадзянінам Беларусі, займацца тролінгам на Прыпяці?

Іван, Гомель.

— Рыбалка ў Беларусі для заможных грамадзян бясплатная. Аднак здабываць рыбу так званымі інтэнсіўнымі спосабамі, да якіх адносяцца тролінг (дарожка пад матарам) і падводнае паляванне, могуць толькі члены Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў. Дарэчы, гэтая акалічнасць не з'яўляецца пераважнай перашкодай для гэтых краін, якія б хацелі ў нас адпачыць такім чынам. Згодна са статутам Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў, яго членамі могуць быць як беларускія грамадзяне, так і грамадзяне любой іншай краіны. Для ўступлення ў таварыства нават не трэба прыязджаць у сталіцу — дастаткова звярнуцца ў любое наша прадстаўніцтва. Упэўнены, што такое зноўдзецца непадалёк ці па дарозе да тых мясцін, дзе госці збіраюцца рыбаць ці паляваць. Дарэчы, сума, лічу, нікога засмуціць не павіна: калі мы гаворым пра тролінг ці падводнае паляванне, то штогадовы ўнёс складае ўсяго адну базавую велічыню — 150 тысяч беларускіх рублёў.



Фота Юрыя ШУМСКАГА

экспертаў выказалася за прыняцце каардынацыйнага саветаў, якія дапамогуць карэнным чынам змяніць сітуацыю. Самы дзейны крок — спыненне рэгістрацыі сабак без радаслоўнай. Безумоўна, гэта непальярнае рашэнне для многіх паляўнічых — усё ж такі большасць зарэгістраваных сабак сёння не маюць радаслоўнай. Аднак, каб папярэдзіць хвалю абурэння, падкрэсліваю: паляваць з ужо зарэгістраваным сабакам без радаслоўнай можна! Пры гэтым рэгістрацыя сабак без радаслоўнай будзе спынена з уступленнем у сілу новай рэдакцыі правілаў палявання і рыбалоўства. Гэта значыць, з 26 чэрвеня 2014 года.

З уступленнем у сілу новай рэдакцыі правілаў — 26 чэрвеня — колькасць дазволеных кручочкі змяняецца да 5. У той жа час члены Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў могуць выкарыстоўваць да 10 кручочкі.

— Апошнім часам паляванне нуніа не хваляе адвясці да танных захапленняў: уночы, пугуёкі... Я ўжо не кажу пра экіпіроўку. Ці варта спадзявацца, што хаця б цэны на пугуёкі застануцца даступнымі?

Юрый, Віцебская вобласць.

— Пра дарагое задавальненне цалкам з вамі пагаджуся. І гэта сусветная тэндэнцыя. Аднак Беларускае таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў не пайшло па шляху атрымання найбольшага прыбытку за кошт пераводу палявання ў разрад элітных заняткаў толькі для багатых. На пленуме аб'яднання было прынята рашэнне ісці па шляху зніжэння кошту пугуёвак на здабыцц звера. Сітуацыя, калі трафейны лось каштуе 10 і больш мільёнаў, не зусім прымальна. З аднаго боку, калі пералічыць на кілаграмы мяса, гэта не шмат. З другога, ці многія звычайныя паляўнічыя, асабліва з сельскай мясцовасці, змогуць сабе гэта дазволіць?

Ёсць меркаванне, што высокі кошт пугуёвак падштурхоўвае незабяспечаных слаі насельніцтва займацца браканьерствам. Я гэтага не выключваю. Калі чалавек зарабляе 2-3 мільёны ў месяц, а пугуёка каштуе 10... Мы пастараліся ўлічыць гэты момант. Цяпер, калі чалавек заплаціў членскі ўнёс у канкрэтным раёне, то для яго тут прадугледжана зніжка на пугуёкі. Для мясцовых жыхароў яна складае 20-50 працэнтаў ад поўнага кошту. Дакладную лічбу самастойна вызначаюць раённыя саветы нашага аб'яднання.

Ёсць і іншы шлях зрабіць паляванне больш даступным. Няма гарой на пугуёкі — напраўці на карысць паляўнічай гаспадаркі. Вазьмі ўдзел у будаўніцтве падкармачных платформаў, вышак, пакармі жывёлы, паўдзельнічаючы ў падліку звароў і г.д. Для такіх актывістаў таксама прадугледжаны зніжкі на пугуёкі да 50 працэнтаў.

Гэта яшчэ раз падкрэслівае, што грошы для нас важныя, але яны не самамэта. Галоўнае — захаваць паляванне даступным для грамадзян Беларусі. Той факт, што наша таварыства аб'ядноўвае ў сваіх шэрагах больш за 80 тысяч паляўнічых з усіх куткоў Беларусі, сведчыць, што нам пакуль гэта ўдаецца.

— Замежнік без усялякіх дакументаў і праблем могуць займацца рыбалкай у Беларусі. З аднаго боку, гэта добра. Беларусы — гасцінная нацыя. Але ж нават не ўсе нашы суседзі адказваюць тым жа. Паспрабуйце без дазволу і аплаты палавіць рыбку ў Польшчы ці Прыбалтыцы. Яна тут жа ператворыцца ў «залатую» з-за вельмі сур'ёзных штрафў. Ды яшчэ ўезд у краіны Шэнгенскай зоны вам закрываюць, як парушальніку закона. Я ўжо не кажу пра магчымасць бясплатнай рыбалкі ў Заходняй Еўропе. Магчыма, прыйшоў

Згодна з пунктам 109.8 забараняецца падводнае паляванне рыбалавам, якія не маюць пры сабе пасведчання падводнага паляўнічага, і (ц) з выкарыстаннем акалічнага і іншых аўтаномных дыхальных прыбораў, і (ц) з выкарыстаннем падводных стрэльбаў і (ц) пісталетаў, якія страляюць гарпуном з наканечнікам больш за пяць зубоў, а таксама здарыцца рыбка з выкарыстаннем падводных стрэльбаў і (ц) пісталетаў ці іншых прыладаў падводнага палявання з берага ці з маламерных суднаў.

Такім чынам, для таго, каб законна займацца падводным паляваннем, неабходна мець два дзейныя дакументы: членскі білет Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў і пасведчання падводнага паляўнічага. Калі ў вас гэтыя дакументы ў наяўнасці, ніякіх перашкод для заняткаў падводным паляваннем у дазволеных вадаёмах і дазволенам спосабам няма.

— Нацыянальныя паркі прадаюць гадавыя пугуёкі (абанементаў) на рыбалку. Для аматараў вуды і спінінга гэта нават больш выгадна, чым набыць кожны раз новую пугуёку. Ды і час эканоміць. Ці ёсць нехта падобнае на вадаёмах, арандаваных вашым аб'яднаннем? Ці можа ёсць нейкія іншыя спосабы эсканоміць?

Дзмітрый, Мінск.

— На вадаёмах, якія знаходзяцца ў арандзе нашых раённых арганізацый, прадугледжаны продаж сезонных пугуёвак. Пагадзіцеся, што спрод рыбалоўцаў-аматараў не ўсе аднолькава любяць зімку і летнюю рыбалку. Нехта аддае перавагу лодцы, а нехта лунцы. Таму лічу, што такая градацыя з пугуёкамі правільная. Ну, а каб дадаткова скажам, трэба ўступіць у шэрагі нашага таварыства. Для членаў Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў абсалютна на ўсіх арандаваных аб'яднаннем вадаёмах прадугледжана зніжка да 50 працэнтаў ад кошту пугуёкі.

— Мой родны брат — грамадзянін Расіі, жыве ў Смаленску. Ён захапляецца падводным паляваннем, мае неаб-

сонскі раён з вельмі маляўнічай прыродай. Дарэчы, зона паўднёвай тагіі. Увогуле, вядраўную інфармацыю пра паляўнічыя дамкі і ўмовы адпачынку можна знайсці на сайце нашага аб'яднання: www.rgooboor.by.

— Так сталася, што стаў сведкам навадзення парадку ў наваколлі Мінскага мора і нават крыху паўдзельнічаў у такой добрай справе. Арганізатарам акцыі выступіла Беларускае таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў. Як узнікла ідэя навадзення парадку на вадаёмах?

— Ідэя правядзення такой акцыі ўзнікла падчас кангрэса Міжнароднай канфедэрацыі рыбалоўнага спорту (CIPS). Праўленне аб'яднання прапанавала падтрымаць ініцыятыву. Акцыю вырашылі распачаць у красавіку, пакуль расліннасць вакол вадаёмаў яшчэ не схавала большую частку смецця. Галоўная мэта акцыі — не ўласнымі сіламі супрацоўнікаў БТТР вычысціць прылеглыя да ўсіх вадаёмаў тэрыторыі, гэта і немагчыма, а прыцягнуць рыбалоўцаў-аматараў і моладзь да гэтай важнай справы. Разлік таў, што тыя, хто паўдзельнічаў у навадзенні парадку вакол вадаёмаў, як мінімум самі ўжо смецця не будуць. Ды і за іншымі прыгледзяць.

У першы дзень такая акцыя прайшла побач са сталіцай — на рэчцы Вяча ў раёне ўпадзення ў Заслаўскае вадасховішча. Цікава, што на інфармацыю, размешчаную на сайце, адгукнуліся два рыбалоўца-аматараў, якія знайшлі час і адрацавалі разам з намі цэлы дзень. Рыбакі, якія багата сустралі непасрэдна на вадаёме, на прапанову паўдзельнічаць у акцыі і прыбраць смецце хаця б вакол сябе рагавалі ў асноўным станоўча. У выніку прайшлі каля трох кіламетраў берагавой паласы, сабралі і вывезлі цэлыя трактарны прычэп смецця.

— Мой родны брат — грамадзянін Расіі, жыве ў Смаленску. Ён захапляецца падводным паляваннем, мае неаб-

прыняць у ім удзел і якім чынам? Якія прызы прадугледжаны?

Аляксандр, Мінская вобласць.

— Сапраўды, БТТР арганізавала шэраг конкурсаў, мэтай якіх з'яўляецца папулярызацыя трафейнага палявання. На жаль, сёння абсалютна большасць паляўнічых ідзе ў лес па машыну. Каб у паляўнічых гаспадарак з'явіўся стымул гадаваць трафейныя экзэмпляры, а ў паляўнічых — здабываць іх, мы арганізавалі конкурс на лепшы трафей года. Намінацыі: ален, лось, казуля, дзік. Узяць удзел можа любы паляўнічы, які здабыў трафей у гаспадарках нашаровага аб'яднання. Натуральна, факт павінен быць пацверджаны дакументальна — трафейным

Рэгістрацыя сабак без радаслоўнай будзе спынена з уступленнем у сілу новай рэдакцыі правілаў палявання і рыбалоўства.

лістам. Вынікі конкурсу будуць падведзены ў рамках воснянскай вясёлкі «Паляванне і рыбалка 2014». Галоўны прыз — 5 мільёнаў рублёў. Дарэчы, гэта не адзіны конкурс — паляўнічыя маюць магчымасць памагчы ў комплексных спарбніцтвах: «Залатое трыа» і «Залатая пяцёрка».

— Спінінгам захапляюся даўно. К сезону набыў бензінавы рухавік. Падкажыце, калі ласка, калі на вадаёме дазволена дарожка пад матарам, то якія дакументы я падчас такой рыбалкі павінен мець пры сабе?

Аляксандр, Глыбоцкі раён.

— Рыбалка, які ажыццяўляеце, лоўля рыбы на дарожку з судна з матарам у рыбалоўных угоддзях фонду запasu, пры сабе павінен мець членскі білет РДГА «БТТР»



Фота Аляксандра ШУМСКАГА

— Я ўжо не малады чалавек. З дзяцінства бацькі прывучылі мяне адпачываць на прыродзе, любячы яе. Адапчывалі, як казалі ў той час, «дзікуном» з палаткай, вогнішчам і ўсім адпаведным аtryбутаў. Гэтае захапленне я перадаў у свой час сваім дзецям, яны — маім унукам. Аднак з узростам хочацца большага камфорту, ды і пра здароўе папаліцца трэба. Таму палатка ўжо не варыянт. Я даведаўся, што ёсць такія «паляўнічыя хаткі». Прычым скарыстацца імі могуць не толькі паляўнічыя і рыбалоўцы. Прайцеце, калі ласка, якое небудзь прыгожае месца з камфортным размяшчэннем і прымальнымі цэнамі.

Аляксандр Сяргеевіч, Мінск.

— Пакуль далёка не ўсе нашы паляўнічыя-рыбалоўцы гаспадаркі аказваюць такую паслугу. У той жа час мы імкнемся развіваць і гэты від сэрвісу. З тых нашых гаспадарак, што непадалёк ад Мінска, я прапанавалі бы тую, што знаходзіцца ў Чэрвені. Там двухпавярховы дом, дзе зможа размясціцца ўся ваша сям'я ці вялікая кампанія. Ёсць і лазня, невялікая рэчка. Непадалёк — арэндны вадаём. У Дошчыцкім раёне, 120 кіламетраў ад Мінска, нядраўныя ўмовы. Рыбу можна паляваць ледзь не з ганка. Крыху далей — Ра-

ходныя для гэтага дакументы. Натуральна, расійскія. Летам брат збіраецца правесці адпачынак на радзіме. Ці мае ён права займацца падводным паляваннем у Беларусі? Ці спатрэбіцца нейкі дадатковы дазвол?

Дзмітрый, Гомель.

— Грамадзяне Расіі маюць права займацца падводным паляваннем на тэрыторыі Беларусі, аднак расійскае пасведчання падводнага паляўнічага ў нас не дзейнічае. Таму вамаша брату даведзена атрымаць пасведчання падводнага паляўнічага ў Беларусі. Акрамя таго, згодна з дзейнымі правіламі, калі ён хоча займацца падводным паляваннем у рыбалоўных угоддзях фонду запasu, яму неабходна стаць членам БТТР. Дастаткова прыйсці ў любую нашу структуру, напрыклад, гомельскую абласную арганізацыю, і ўступіць у БТТР. Пры сабе трэба мець дзве фотакарткі памерам 3х4 см. Сама працэдура зойме хвілін 15. Адрасы і тэлефоны ўсіх структур таварыства размешчаны на нашым сайце.

— Паляваннем захапляюся з дзяцінства, але ніколі не ўдзельнічаў у нейкіх афіцыйных спарбніцтвах. Нядаўна даведаўся, што ў Беларусі праводзіцца конкурс на лепшы трафей. Што гэта за конкурс? Хто можа

з аплочаным членскім унёсам на бягучы год і судавы білет.

— Цікавыя месцы, дзе можна прыстрэліць гладкаствольную паляўнічую зброю. Пажадана непадалёк ад Мінска.

Югён Рабаў.

— Гладкаствольную стрэльбу можна прыстрэліць у Мінску ў спецыяльных цірах. Напрыклад, нядаўна рэканструяваны цір Рэспубліканскага стралкова-спартыўнага клуба ДТСААФ на стрэльбніцы 120-й брыгады ва Уручычы. Непадалёк ад Мінска маецца стралковы цір у Смалевічкім лягасце. Пасля ўступлення ў дзеянне новай рэдакцыі Правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання, месцы для прыстрэлкі паляўнічай зброі, адведзеныя ва ўстаноўленым парадку, з'явяцца ў кожнай раённай арганізацыйнай структуры БТТР.

— Ці магчыма ў членскім білетце майго бацькі займацца тролінгам?

Юрый, Браслаўскі раён.

— Можаце ўвогуле без білета, але толькі на акваторыі арандаванага вадаёма, дзе дазволена тролінг. Згодна з дзейнымі правіламі, у рыбалоўных угоддзях фонду запasu ажыццяўляць лоўлю інтэнсіўнымі спосабамі маюць права толькі рыбалоўцы, якія з'яўляюцца членамі нашага аб'яднання.

— Я з'яўляюся членам Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў і, натуральна, зацікаўлены мець магчымасць карыстацца кімага большай колькасцю паляўнічых угоддзях. Аднак апошнім часам у некаторых з іх з'явіліся іншыя гаспадары, як правіла — камерцыйныя структуры, і мне паляванне там ужо не па мляні. Што адбываецца?

Уладзімір Сяргеевіч, пенсіянер.

— Адрозна адначу, што адбываецца гэта не па нашай ініцыятыве. Міністэрства палёнай гаспадаркі палічыла, што паляўнічыя гаспадаркі Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўцаў менш эфектыўныя. Асноўны крытэры, на падставе якога зроблена такая выснова, прыбытак з тысячы гектараў паляўнічых угоддзях. Нашаму таварыству сёлета спаўняецца 93 гады. Зроблена за гэты час не мала. І галоўны прынцып нашай работы заключаецца ў тым, што мы вядзем гаспадарку, абіраючыся на беларускіх грамадзян, на іх фінансавыя магчымасці. Камерцыйныя фірмы, якія бяруць угоддзі ў аранду, дбаюць выключна пра атрыманне прыбытку. Таму звычайны беларускі паляўнічы не можа туды трапіць. Цвёрда перакананы, што ацэньваць работу паляўнічых гаспадарак адным рублём катэгорычна неправа. У кожным раёне Беларусі павіна заставацца як мінімум адна агульнадаступная паляўнічая гаспадарка. Натуральна, мы не супраць камерцыйных угоддзях, якія будуць зарабляць у тым ліку і валоту для дзяржавы. І лепш, калі гэта будзе не прыватныя, а дзяржаўныя гаспадаркі. Выдатныя прыклады такой работы — Нацыянальны парк Прыпяцкі, Белаежская пушча, Нарачанскі, Браслаўскі... Гэта у тым ліку і іміж нашай краіны. Аднак вымяраць толькі фінансавым крытэрыям эфектыўнасць работы прыватнай ці дзяржаўнай гаспадаркі, куды ўкладзены велізарныя, у тым ліку і бюджэтныя

сродкі, і гаспадаркі БТТР, якая жыве выключна за кошт членскіх уносаў і продажу пугуёвак, няправільна і несправядліва. Павінен быць баланс.

Падрыхтаваў Сяргей ПРОТАС.

Тэлефанавалі на «прамую лінію» чытачы не толькі з пытаннямі, але і з прапановамі. Так, пастаянны чытач газеты, рыбалоў і паляўнічы з вялікім стажам паскардзіўся, што нават у перыяд вяснянскай забароны на лоўлю рыбы многія рыбалоўцаў-аматараў парушаюць правілы — заходзяць з вудамі і спінінгаў ў вуду, не выпускаюць злоўленую рыбу забароненых відаў і недарма каў і г.д. Ён прапанаваў на перыяд нерасту ўвогуле забараніць лоўлю. Нават з берага і на адзін кручок. А сам перыяд забароны скараціць, напрыклад, да сярэдзіны мая. Другая прапанова — больш актывна весці прапаганду законнага і ашчаднага карыстання запasu нашых вадаёмаў і лясоў. І пачынаць, на яго думку, трэба са шкoly.

Вядома, некаторыя з гэтых прапановаў патрабуюць дадатковага абмеркавання, іншыя — вывучэння.

Віншуем са святам 9 Мая!

КЕРАМЗИТ
Новолукомль
Novolukoml
КЕРАМЗИТ

ОАО «ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ Г. НОВОЛУКОМЛЬ»

Керамзит – тепло-и звукоизоляционный материал насыпью и фасованный по 0,8 м³ и 0,05 м³
Козффициент теплопроводности 0,0912 – 0,1099 Вт/м·С

Керамзитобетонные блоки «ТермоКомфорт» – стеновой материал XXI века

- Сопротивление теплопередаче фрагментов стен, м²·С/Вт: 3,38; 3,7; 4,26
- Индекс изоляции воздушного шума, дБ: 51; 53; 55

РБ, 21152, Витебская обл., Чашинский р-н, г. Новолукомль, Крупсковошоссе, 1

Изо 9001:2008
Изо 14001:2004
ОНСАС 18001:2007
Изо 9001:2008

Продукция сертифицирована, имеет СЕ-маркировку

Наша продукция комфортна, экологична и долговечна!

Тел./факс: (+375 2133) 5-60-31, 5-66-11, 5-53-08, 5-73-47
www.keramzit.by e-mail: info@keramzit.by

Учетный номер плательщика: 806000365
 Вид экономической деятельности: страховое посредничество
 Организационно-правовая форма: частная
 Орган управления: общее собрание участников Общества
 Единица измерения: млн. руб.
 Адрес: 223044, Минский район, д. Касынь

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года

АКТИВЫ	Код строки	На 31 декабря 2013 г.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	1	190
ИТОГО по разделу I		
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	2	250
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	40
ИТОГО по разделу II		
БАЛАНС	300	440
Собственный капитал и обязательства	300	440
III. СОВЕСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1	410
Уставный капитал	410	10
Неиспользованная прибыль (непокрытый убыток)	460	(18)
ИТОГО по разделу III		
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4	48
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	48
В том числе: по налогам и сборам	633	5
по социальному страхованию и обеспечению	634	17
по оплате труда	635	25
прочим кредиторам	638	1
ИТОГО по разделу IV		
БАЛАНС	700	40

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь-декабрь 2013 года

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2013 года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (1010 – 020)	010	61
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	(79)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (с 060 + 070 – 080)	090	(18)
Прибыль (убыток) до налогообложения (с 090 + 140)	150	(18)
Чистая прибыль (убыток) (с 150 – 160 + 170 – 180 – 190 – 200)	210	(18)
Совокупная прибыль (убыток) (с 210 + 220 + 230)	240	(18)

Руководитель: Е.А. Мозжаник
 Главный бухгалтер: И.И. Зеленковский

Управляющий по делу о банкротстве СООО «Эригал» Монтик Д.Н. – организатор торгов, сообщает о проведении повторных ТОРГОВ по продаже имущества СООО «Эригал»:

№ лота	Наименование лота, его местонахождение	Начальная цена предложения лота	Задаток (5%)
1	Легковой джип Audi Q7, 2006 г.в., г. Гродно	183779000	9188950
2	Легковой джип Volkswagen Touareg, 2004 г.в., г. Гродно	119947000	5997350
3	Легковой универсал Фольксваген Пассат, 2002 г.в., г. Лида	58941000	2947050
4	Автомобиль Ford Transit, 2004 г.в., г. Лида	99424000	4971200

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Шаг торгов – 5%.
Торги состоятся 10 июня 2014 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 127/5-411.
 До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим платежным реквизитам: СООО «Эригал», р/с № 3012140466012 в ЦБУ 401 ОАО «БПС-Сбербанк», МФО 153001369, УНП 590619574.
 Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава; для индивидуального предпринимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации; для физ. лиц – копии паспорта, принимаются с момента выхода настоящего объявления до **12.00 09.06.2014** по адресу: 230026, г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 45-51 или по факсу 8(0152)530715. Срок возможного отказа от проведения торгов – до 05.06.2014.
 Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. После окончания торгов с победителем подписывается протокол и заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола. В соответствии с п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником возможна продажа предмета торгов этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
 Настоящее объявление содержит лишь общие характеристики предмета торгов. Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 127/5-411, тел. 8(029)6309211, тел./факс 8(0152)530715. Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2 очереди строительства). Жилой дом № 18 по генплану», опубликованной в газете «Звезда» № 4 (324) от 05.03.2014

Только в период с 12.05.2014 по 12.06.2014 действуют скидки на стоимость 1 кв.м общей площади для 10 квартир:
 2 (две) 1-комнатных от 45,36 до 45,76 кв.м.
 4 (четыре) 2-комнатных от 68,36 до 75,66 кв.м.
 4 (четыре) 3-комнатных от 93,1 до 93,9 кв.м.
 Стоимость 1 кв.м общей площади
 - при оплате 70% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшей суммы – в течение 6 месяцев с соответствия с графиком платежей, являющимся приложением к договору в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору в.

1-комнатная квартира – 1500 долларов США
 2-комнатная квартира – 1450 долларов США
 3-комнатная квартира – 1350 долларов США;
 - при оплате 100% всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме:
 1-комнатная квартира – 1450 долларов США
 2-комнатная квартира – 1400 долларов США
 3-комнатная квартира – 1300 долларов США.
 Документы для заключения договоров будут приниматься с 12.05.2014 по 12.06.2014. Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявителей, соответствующего количеству продекларированных квартир.
 Срок действия настоящей проектной декларации – по 12.06.2014. С 13.06.2014 действует проектная декларация, опубликованная в газете «Звезда» № 4 (324) от 05.03.2014.
 Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, ул. Короля, 20, каб. 2, тел. (017)200-06-85, (044)795-44-44.
 Сайт компании: www.uks-m.by. УНП 190579681

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества и его стоимость	Лот № 1. Свины на выращивании и откорме в количестве 267 голов живым весом 15 099 кг по цене 18 337 белорусских рублей за 1 кг стоимостью 276 870 363 белорусских рубля. Лот № 2. Свины на выращивании и откорме в количестве 307 голов живым весом 17 361 кг по цене 18 337 белорусских рублей за 1 кг стоимостью 318 348 657 белорусских рублей. Лот № 3. Свины на выращивании и откорме в количестве 137 голов живым весом 7 789 кг по цене 18 337 белорусских рублей за 1 кг стоимостью 142 826 893 белорусских рублей.
Собственник (владелец) имущества	ОАО «Константинов Двор» (Глубокский р-н, д. Кобылы, 1)
Местонахождение (адрес) имущества	МТФ «Малиновщина» Глубокского района
Информация об имеющихся обременениях имущества	Залог ОАО «Белгруппромбанк»
Место (адрес), дата и время проведения торгов	Витебская обл., г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 322, 27.05.2014 года в 15 часов 00 минут
Справочная информация об организаторе торгов	Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения юстиции Витебского облисполкома 210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 322. Судебный исполнитель Лесковец Денис Анатольевич, тел. 8 (0212) 60 00 69. Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, тел. 8 (0212) 60 09 75
Условия и порядок проведения торгов	Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписанное от отсутствия претензий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством. 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 в филиале № 200 – Витебское отделение управления ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801635, УНП 300002595, не позднее 14 часов 30 минут 27.05.2014 года. Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости. В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.

РУП «Институт недвижимости и оценки»

► **ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА** (недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
 ► **ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ**

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже **ТОРГОВОГО СКЛАДА** (инв. № 621/С-20323) **И ПРОХОДНОЙ** (инв. № 621/С-20322), принадлежащих Несвижскому районному потребительскому обществу (Продавец) и расположенных по адресу: **Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 117/1, 117.**

Для обслуживания торгового склада и проходной Несвижскому РАЙПО предоставлен на праве постоянного пользования земельный участок площадью 0,6517 га с кадастровым номером 624250100001004703.

Начальная цена с НДС – 3 096 408 000 бел. руб. Задаток с НДС – 154 820 400 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества Несвижского РАЙПО (торгового склада и проходная), проводимом 19 мая 2014 г.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оплата за Объект осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.

Аукцион состоится 19.05.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **15.05.2014 до 12.00** по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2.

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» от 14.03.2014.

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

Организатор аукциона: **8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru**

Уважаемые акционеры

ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»

23 мая 2014 года **СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 1. Об уменьшении уставного фонда Общества путем аннулирования приобретенных Обществом акций собственного выпуска и сокращения их общего количества.
 2. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Спецмонтажстрой» и их утверждение.

Место проведения собрания по месту нахождения ОАО «Спецмонтажстрой»: г. Минск, ул. Володько, 20 (второй этаж). Начало работы собрания в 12.00. Время регистрации участников – в день проведения собрания с 11.30 до 12.00 по месту его проведения. Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей акционеров – по паспорту и доверенности. Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен по данным реестра акционеров на 12 мая 2014 г.

УНП 100036332 *Наблюдательный совет ОАО «Спецмонтажстрой»*

РУП «Институт недвижимости и оценки»

► **ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА** (недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
 ► **ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ**

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже **РЫБНОГО ЦЕХА С ПОДВАЛОМ** (инв. № 621/С-13965), принадлежащего Несвижскому районному потребительскому обществу (Продавец) и расположенного по адресу: **Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Дзержинского, д. 12а.**

Для обслуживания рыбного цеха с подвалом Несвижскому РАЙПО предоставлен на праве постоянного пользования земельный участок площадью 0,0766 га с кадастровым номером 624250100001004686 с ограничением (обременением) прав на земельные участки, расположенные в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, код-6, площадью 0,0766 га.

Начальная цена с НДС – 347 880 000 бел. руб. Задаток с НДС – 17 394 000 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества Несвижского РАЙПО (рыбный цех с подвалом), проводимом 9 июня 2014 г.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оплата за Объект осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.

Аукцион состоится 09.06.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.
 Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **05.06.2014 до 12.00** по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2.

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» от 14.03.2014.

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

Организатор аукциона: **8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru**

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

29 мая 2014 г. проводит повторный открытый аукцион № 04-Сф-14

по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь



Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
 Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок.
 Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

На торги выставляются 16 земельных участков для строительства и обслуживания многоквартирных, блокированных жилых домов в г. Минске (в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества – для размещения объектов усадебной застройки (строительство и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме):

№ предмета аукциона	Месторасположение земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка, га	Начальная цена, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона, бел. руб.
1.	пер. Ангарский, 193 (Заводской район)	500000000002008272	0,0606	512 015 790	77 000 000	8 568 882
2.	пер. Грибной, 15 (Заводской район)	500000000002008271	0,0545	460 475 470	69 000 000	8 568 882
3.	проектируемый проезд № 3 в бывшей деревне Масоковщина (Фрунзенский район)	500000000006007162	0,0707	800 852 590	121 000 000	8 194 758
4.	проектируемый проезд № 3 в бывшей деревне Масоковщина (Фрунзенский район)	500000000006007161	0,0985	1 126 899 930	169 000 000	8 194 758
5.	пер. 1-й Артема, 17 (Заводской район)	500000000002007983	0,0590	471 860 520	70 000 000	4 927 614
6.	ул. Таежная, 45 (Партизанский район)	500000000001033958	0,0512	417 290 750	62 000 000	5 148 923
7.	ул. Сеченова, 33 (Заводской район)	500000000002008252	0,0492	412 097 700	62 000 000	8 194 758
8.	ул. Ангарская, 219 (Заводской район)	500000000002008251	0,0580	485 800 950	73 000 000	8 194 758
9.	пер. Братский, 29 (Заводской район)	500000000002008248	0,0541	453 135 450	68 000 000	8 194 758
10.	ул. Охотская, 166 (Заводской район)	500000000002008250	0,0479	396 176 700	60 000 000	8 194 758
11.	ул. Охотская, 138 (Заводской район)	500000000002008249	0,0449	376 074 150	56 000 000	8 194 758
12.	ул. Ангарская, 213 А (Заводской район)	500000000002008103	0,0564	442 985 400	66 000 000	6 530 359
13.	ул. Фучника, 7 (Заводской район)	500000000002007565	0,0574	453 454 720	68 000 000	2 134 249
14.	пер. Грибной, 46/19 (Заводской район)	500000000002008105	0,0477	374 645 700	56 000 000	6 791 106
15.	проезд Енисейский, 7 (Заводской район)	500000000002008102	0,0478	375 460 800	56 000 000	5 761 190
16.	ул. Чекалина, 49 (Заводской район)	500000000002008104	0,0440	345 602 400	56 000 000	6 100 140

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках содержатся в составе землеустроительной документации.

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями.

Условия, предусмотренные в решении Минского горисполкома о формировании земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;

обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в РУП «Минский городской агентств по государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся;

получение победителем аукциона в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление строительного-монтажных работ) осуществить не позднее одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство многоквартирного блокированного жилого дома.

Аукцион состоится 29 мая 2014 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукциона).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток (задатки) не позднее 23 мая 2014 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток вносится для каждого из предметов аукциона), личностным или доверенностным образом, заверенным нотариально, на бланке УНП № 3641000000116 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04901, получатель – финансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в белорусские руб-

ля в суммах согласно настоящему извещению); **представить в УП «Минский городской центр недвижимости» следующие документы:**

заявление на участие в аукционе установленной формы; документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафов санкций и иные требования;

дополнительно представляются: графидианом – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе гражданами Республики Беларусь предъявляется паспорт гражданина Республики Беларусь, а представителями граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляется по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6 с 15 мая по 23 мая 2014 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по пятницам до 16.45.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственного, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предоставления расщери ее внесения); возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре;

возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона; выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность аукциона и предоставлении участнику победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком выдает победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из реестра об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность аукциона.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона Минским горисполкомом предоставля

